

## VII

### ЧАСАПІС „НАПЕРАД!”

- „Наперад!” нарадзіўся сам сабой.
- Усе пішучы!
- Зь юнацкім запалам у няведамае.
- На месцы сталае працы.
- Супрацоўнікі з Дванаццаткі.
- Рэдакцыйныя праблемы. Супрацоўнікі звонку.
- Зъмест „Напераду”.
- Выдавецкая справы. „Ангельскі” й „бэльгійскі” пэрыяды.
- Аўтары з Дванаццаткі й іхныя псэўдонімы.
- Водгукі пра „Наперад!”.
- Зъмест 26 нумароў часапісу „Наперад!”.

#### „Наперад!” нарадзіўся сам сабой

Думка выдаваць свой друкаваны (рататарны) „орган” нарадзілася сама сабой. Яна не магла не нарадзіцца, бо цяжарнымі былі самыя акалічнасьці. Усе мы былі бессьясмейныя. Сям’ю нам заступала ў Рэгенсбургу й Міхэльсдорфе лягерная грамада, перш-наперш нашыя настаўнікі ды сябры па гімназіі й скайтынгу. У сяго-таго з нас засталіся ў лягеры й свае сымпатыі. Развівітаўшыся з усімі імі, мы адчувалі сябе й самотнымі, і свайго роду „героямі”, бо пракладалі шлях у нейкае лепшае заўтра — выяжджалі першымі на нармальныя заработка ды на пошуки далейшае асьветы. Хоць цымяна, але мы ўжо маглі ўяўляць сваю будучыню. Настрой у нас быў узьнёслы і, у адпаведнасьці з нашым маладым векам, рамантычны. Чаму ж тады не перадаць гэты дух бадзёрасці тым, хто заставаўся ззаду ў чаканьні немаведама чаго? Пагатоў, што й пісаць мы маглі, прайшоўшы ў гімназіі ў нашага настаўніка Аўгена Каханоўскага практыку літаратурнага гуртка. І з выдавецкай справай некаторыя былі азнаёмленыя. Была ў нас таксама свая пішучая машынка, зь якою не захацелі расставацца два Алесі, Бута з Марговічам. Яны запаслыліся й матрыцамі.

Дык навошта тады пісаць паасобныя лісты ў Міхельсдорф, калі можна пасаць усім разам свой агульны друкаваны лісток? Над назовам такога лістка доўга думаць не давялося. Назоў напрасіўся сам сабой – „Наперад!” Бо як жа інакш, калі колы цягніка бязупынна адлічвалі кілямэтрам?

Тады мы яшчэ ня ведалі, што арыгінальнымі ў назове свайго друкаванага пасланца ня сталіся, бо ў 1929-1930-м гадох у Вільні выходзіла пад такім самым назовам газета. Ня ведаў таксама Але́сь Бута, які ўзяў сабе псэ́удонім „А. Бярозка”, што ў заходнебеларускай літаратуре быў ужо Бярозка, праўда — Анатоль, а не Але́сь. Ня ведаў таксама й Васіль Шчэ́цька, які падпісваў свае легенды й артыкулы „М. Багун”, што ў яго быў таксама папя́рэднік — рэпрэсаваны ў БССР у 1930-х гадох пісьменьнік Міхась Багун. Праўда, Шчэ́цька не расшыфроўваў свайго „М.” — мог быць „Міколам” або „Максімам”.



Першая старонка „Напераду” №3

Першы нумар „Напераду” быў датаваны 10 студзеня 1948 году. Пад загалоўкам, зъмешчаным на фоне паравозу з вагонамі, значылася месца выдання: „На рэйках у Ангельшчыну, вагон №4. Скаўцкае Выдавецтва «Крыніца»”. За першым нумарам пайшлі далейшыя пяць нумароў, выдадзеныя ў дарозе да сталага месца працы. У выхадных дадзеных „Напераду”, да 16-га нумару ўключна, значылася: „Скаўцкае Выдавецтва «Крыніца»”.

### Усе пішуць!

Першыя троі нумары „Напераду” выйшлі як „ворган Адзінаццаткі”, чацверты — як „ворган Дванаццаткі”, а ўсе далейшыя, аж да апошняга 26-га, былі ўжо ня „ворганам”, а проста „часапісам беларускае моладзі” з зазначэннем, што яго рэдагуе Дванаццацтка.

Пачынаючы ў дарозе сваё выданьне, мы, зразумела, мусілі разылічваць толькі на свае аўтарскія рэсурсы. Кожны быў забавязаны кінцу ў агульны кацёл. Хлопцы грызлы алавікі, намагаючыся выканаць „сацыяльны заказ”. Давалася гэта ня ўсім з аднолькавай лёгкасцю. Тым ня менш, паступова пісьменьніцкае амплюа добрай палавіны з нас усё ж выявілася: Цывірка ўзяўся за перадавіцы й фэльетоны, а таксама за рэдагаваньне; Вострыкаў, Дзімітрук і Запруднік – за вершы, Шчэцька – за апрацоўваньне легендаў ды казак, якія ён памятаў; Урбан з Марговічам – за апавяданьні; Жучка з Каравсём – за пераклады; па некалькі апавяданьняў зъмясьцілі Цывірка ды Шчэцька; аўтарамі артыкулаў (у тым ліку перакладных) і нарысаў былі таксама Цывірка, Марговіч, Шчэцька, Жучка, Карась і Запруднік. У далейшым, каб „пабольшыць” лік супрацоўнікаў, я пачаў падпісваць свае вершы двумя рознымі псеўдонімамі (у залежнасці ад зъместу) — „С. Ясен” або „А. Будзіч”.

Матарыял на матрыцы набіваў Алеś Марговіч, у якога была ўжо спрактыкаваная рука, а Бутава галоўная адказнасць, пакуль даехалі да месца сталае працы, палягала на шуканні тыпаграфіі, каб раздабыць паперы ды аддрукаваць матрыцы. Рабіў гэта ён з энэргіяй і спрытам, удала карыстаючыся сваёй скаўцкай уніформай з нашыўкамі й шнурамі.

У першым нумары „Наперад”, зразумела, трэба было сказаць слова на загалоўную тэму. Вось яно з-пад пяра Ўладзімера Цывіркі:

## НАПЕРАД!

Не дарма назвалі мы так ~~наш~~ маленькі лісток. Гэты назоў выказвае наш шлях, нашыя імкненыні, нашыя мэты. Гэты назоў – наш дэвіз. І мы хочам быць вернымі яму. Ці ж могуць нас стрымаць усе цяжкасці, перашкоды, якія ўзынікаюць на нашым шляху? Ніколі!

Нас – ня шмат. Толькі адзінаццаць. Але гэтая „адзінаццатка”, як мы сябе завём, жыве аднымі думкамі, імкненнямі да аднае мэты – наперад, да шчасця – шчасця не асабістага, бо што значыць яно ў парыўнаньні із шчасцем агулу, шчасцем свайго Народу?

Наша „адзінаццатка” выбралася ў даволі далёкі шлях – у Ангельшчыну. Шмат аб гэтым гаварылася. Шмат хто зваў наш паступак неабдуманным. Ня ведаем – нам дыктавала яго наша сумленьне, мы лічым гэта нават нашым нацыянальным абавязкам, лічым, што там мы зможам прынесыці найболыш карысыці нашаму Народу.

Ня будзем гаварыць тут аб заданьнях і абавязках, якія стаяць перад намі. Для нас, і, спадзянемся, для ўсіх, яны зусім ясныя.

А цяпер – Н а п е р а д !

## Зъ юнацкім запалам у няведамае

Бадзёры настрой, зъ якім мы выбраліся ў краіну Альбіёна, аптымістычны імпэт руху наперад, прагучэй таксама ў вершы-маршы Сяргея Ясения (№5):

### **Наперад**

На вуснах з усьмешкай вясёлай  
 Ідзём праз жыцьцё напралом,  
 І, бачачы родныя сёлы,  
 За іх у змаганьне завём.  
 Наперад! Наперад!  
 Хай бура бушуе,  
 Грыміць хай, хай б'юць пяруны –  
 Ў апошнім змаганьні  
 Запалім съвітаньне:  
 Мы — Вольнай Краіны сыны!  
 Прасторы нам маршы іграюць,  
 За волю ў змаганьне завуць,  
 Нам вольныя ветры съплюваюць...  
 Дык хай жа калёны ідуць!  
 Наперад! Наперад!  
 Як віхар нясіся!  
 Адкінь за жыцьцё сваё страх!  
 Ня бойся памерці:  
 Ня ўдасца ўжо съмерці  
 Спініць малады наш размах!  
 І колькі змагашца ні будзем,  
 Ў змаганьні – ні кроку назад!  
 І дзе б ні былі – не забудзем  
 Пакрытых саломаю хат.  
 Наперад! Наперад!  
 Хай бура бушуе,  
 Грыміць хай, хай б'юць пяруны –  
 Ў апошнім змаганьні  
 Запалім съвітаньне:  
 Мы — Вольнай Краіны сыны!

Крыху пазыней, улетку таго ж году, паэтка Натальля Арсеньнева, настаўніца гімназіі ймя Янкі Купалы й супрацоўніца „Напераду”, дадала да Ясеневай рыфмаванай рыторыкі сваё паэтычнае асэнсаваньне назову нашага пэрыёдыка:

### **Наперад ! \***

„Наперад!” – імклівае слова,  
 Ізь ветрам ляціць наўздағон,  
 І кружыць салодка галовы,  
 І ў жылах іскрыцца агнём.

Наперад, заўсёды наперад,  
Туды, дзе імгліць далягляд!  
Прастораў, жаданьняў ня зъмераць,  
А сілы, а песні – бурляць!

Ды з выраем, крыльле у крыльле  
Ў сівую мкнучы далячынь,  
Ці кінем мы тых, хто у пыле  
Засымяг, хто да нас ня лучыў?

Як трэба, з паднебнае сіні  
Мы рынем каменьнем на дно,  
Завернем, а ў вышу узынімем  
Усіх, занямоглых даўно.

Ці ўзвышшам, ці ў безданях шэрых  
Адзін для нас съвеціць загад:  
„Наперад, заўсёды наперад,  
Туды, дзе імгліць далягляд!”

„Наперад!” №11, ліпень 1948

\*Паважаная паэтка прысьвячае гэты верш часапісу „Наперад!” і Дванаццатцы.

Матывы дарогі, сустрэча ў і ростаняў ды спадзяваньняў на лепшую будучыню запаўнялі старонкі першых нумароў нашага выданьня. Міхась Вострыкаў трапна перадаў настрой імклівага імпету наперад ды адначаснага ўсьведамлення шляху, які заставаўся за намі (з думкай пра вяртанье) у сваім вершы „У дарозе” (№4):

Дванаццатка стралой імкнецца  
Спаткаць жаданы новы съвет,  
Хоць кожны верыць, што прыдзецца  
І на стары вярнуцца сълед.  
Варожы край дамоў цагляных,  
Шумлівы пляц людзей чужых  
І шмат дарог ў бядзе пазнаных, –  
Усе і ўсё зынікае ўміг.

Ды зъмены з кожначю часінай:  
„Сталёвы конь” мацней захроп, –  
Да новавыбранай краіны  
Нам усё бліжэй, вось хутка і „стоп”

Дванаццатка стралой імкнецца  
Спаткаць жаданы новы съвет,  
Хоць кожны верыць, што прыдзецца  
І на стары вярнуцца сълед.

Пра дарогу наперад гаварылі і тэксты, і саматужныя рысункі, на фоне якіх быў зъмешчаны загаловак часапісу. Рысунак цягніка ў першых трох нумарох быў заменены ў наступным нумары караблём, а тады – шахцёрам у забоі. Дванаццатка нястрымна рухалася да сваіх новых дзён. Шлях пра-лёг праз галіндзкія й брытанскія гарады: Ротэрдам — Гук-оф-Голянд — Гаруіч — Кембрыдж — Ёрк — Эдынбург — Фолькірк — Стырлінг аж да вугляка-пальняу Страфардшырскага графства ў цэнтральнай Англіі.

З рухам наперад рос і лік старонак нашага дзецишча – з пачатковых 2-х да 14-ці ў шостым нумары й да 40-ка ў восьмым. Мы паставілі перад сабой высокую мэту: зрабіць з „Напераду” „орган беларускай моладзі ў Ангельшчыне й праз гэта прыцягнуць яе да працы”. („Бацькаўшчына” №6, 29 лютага 1948)

Трэба сказаць, што брытанскія ўлады, зь якімі мы мелі дачыненьне ў дарозе, ставіліся вельмі прыхильна да нас, як да скаўткае групы, усяляк спрыялі нам у выдаваньні нашага пасланца. У канцы 6-га нумару мы зъмісьцілі падзяку адміністратарам шахцёрскага цэнтра вышканельня ў г. Стырлінгу:

Рэдакцыя часапісу «Наперад!» і скаўткая група «Дванаццатка» выказваюць адміністрацыі Трэнінг-Цэнтру ў Таўнгіле, а асабліва спсп. Браўну і Сусі, за вялікую дапамогу, якую яны аказалі ў выпуску гэтага нумару, шчырую падзяку.

### На месцы сталае працы

У сакавіку 1948 г., прайшоўшы сямітыднёвае вышканельне ў Шатляндыі, мы прыбылі на сталае месца працы ў цэнтральнай Англіі. Адміністрацыя шахтаў уважыла нашу просьбу не рассылаць нас па розных месцах, а ўладзіць па магчымасці як найбліжэй адзін да аднаго. Нам было вельмі важна жыць разам, каб магчы выдаваць далей свой „Наперад!”. І такую магчымасць мы сабе забясьпечылі. Пачынаючы ад сёмага нумару (датаваны 25.III.48), калі пачаўся наш стацыянарны шахцёрскі быт, месца выхаду „Напераду” ўжо не абазначалася, падаваўся толькі адрес рэдакцыі:

„НАПЕРАД!” Часапіс беларускае моладзі. Рэдагуе „Дванаццатка”.

Цана ў Ангельшчыне 1 шылінг. Адрыс рэдакцыі:

Cvirka Uladzimier, Tamworth Miners' Hostel, Tamworth, Staffs, England.

Сёмы нумар „Напераду” выйшаў упяршыню ў вокладцы. Паколькі сярод нас мастакоў ня было, мы папрасілі сябру-шахцёра, славэнца Іво Паўліча нарыйсаваць нам яе. Як і сам зъмест часапісу, вокладка дыхала дынамізмам. На ёй у верхнім левым куце красавалася невялікая скаўткая лілейка зь Ярылавым крыжам, апаясаная бел-чырвона-белай істужачкай. На ніжній палавіне энэргічна крочыў чарніавы мускулісты юнак у нацыяналь-



ф7-3 (68)

Працуе рэдакцыя „Напераду”. Зьлева: Піліп Дзехцяр, Алесь Марговіч, Паўлюк Урбан, Уладзімер Цывірка (ніжні), Янка Запруднік, Янка Жучка. Там'яртс, верасень 1948 г.

най сарочцы зь бел-чырвона-белым съцягам у левай руцэ й паходняй у правай. На съцягу, з Пагоняй у цэнтры, надпіс: „За Незалежнасць, Бацькаўшчыну”, а на попылімі паходні, якое шугала па дыяганалі зьнізу ўверх над галавой юнака, назоў – НАПЕРАД! Унізе вокладкі радок: „ЧАСАПІС БЕЛАРУСКАЕ МОЛАДЗІ”. Адвартны бок пярэдній вокладкі быў чисты, а на задній вонкавай балонцы стаяла: Skauckaje vydavietva „KRYNICA”. Вокладка засставалася тая самая для ўсіх нумароў „ангельскага” пэрыяду (аж да 23-га ўключна), на ёй мяняўся толькі нумар. Друкаваў нам вокладкі ў ангельскай зоне Нямеччыны Вацлаў Пануцэвіч (шэф беларускіх скаутаў), зь якім мы разъ-



ф 7 - 4  
(69)

Факсіміле вокладкі „Напераду” №7.

лічваліся прадуктовымі й таварнымі пасылкамі (кава, мыла, панчохі, цыгарэтная папера й інш.).

Дзеля таго, што мы былі адначасна і скаўтамі, і Дванаццаткай, і маладымі грамадзка актыўнымі беларусамі, давялося тлумачыць чытачом, чыя гэта публікацыя – „Наперад!”. У 10-м нумары мы паясьнілі:

З увагі на шматлікія запытаныні рэдакцыі аб харектары нашага часапісу, падаем да ведама нашых чытачоў, што «Наперад!» не зъяўляеца органам нейкае паасобнае арганізацыі моладзі (як напр. скаўцкай), а мае на мэце служыць усёй моладзі, незалежна ад ейнае прыналежнасці да тae ці іншае (палітычнае ці апалаітычнае) арганізацыі.

«Наперад!» – гэта голас беларускага нацыянальна съведамае моладзі на эміграцыі.

## Супрацоўнікі з Дванаццаткі

Як было сказана вышэй, на самym пачатку выдаваньня „Напераду” ўсе сябры Дванаццаткі, што „валодалі пяром”, лічылі сваім абавязкам даваць у часапіс матарыял. Даводзілася гэта ня лёгка, бо ані спэцыяльнае падрыхтоўкі, ані нейкае практикі ніхто з нас ня меў (за выняткам гімназіяльнага літгуртка ў некаторых). Таму пісаць было ня проста, і матарыял для часапісу зъбіраць даводзілася пад пэўным прэсам. Атмасфера працы над часапісам адлюстраваная да пэўнай меры ў фэльетонах галоўнага рэдактара Ўладзімера Цывіркі (Архіпа Папліскі) пад заг. „Дзёньнік 12-кі”.

Як у кожным прыязным шаржы, у „Дзёньніку” паказаныя, разам з камічнымі мамэнтамі, часамі крышку „ўзбагачанымі” дзеля забаўнасці, і сапраўдныя здарэньні ды рысы харектару таго ці іншага персанажа. „Дзёньнік” карыстаўся вялікай папулярнасцю, асабліва сярод тых чытачоў, якія лёгка пазнавалі ягоных герояў. Дзеля большай яснасці тут, можа, варта дадаць і некаторыя менш „празрыстыя” мянушкі (пісаныя часамі з малой літары): Матэматаיק – гэта Янка Жучка, Рыба – Леанід Карась, Душа – Міхась Вострыкаў, Вялікі Кудлаты – Лёня Швайчук, а Малы Кудлаты – Піліп Дзехцяр. Іншыя персанажы названыя іхнімі псэўдонімамі, якія расшыфраваныя ў канцы гэтага разьдзелу.

### Архіп Папліска

#### ДЗЁННІК 12-КІ

Пакуль Дванаццатка ў дарозе, паглядзім мы, што там за „тыпчыкі” такія ў ёй сабраліся. Толькі вось пытаньне: зь якога боку тут пачаць?

А гэта, каб вы ведалі, справа паважная: нядай вам Божа пачаць проста, не падумайшы – вось узяў сабе, напрыклад, аднаго ды разъбірай па костачках. Уявеце сабе, што з вамі так і зрабілі – узялі першага лепшага. Ну, хай ён бузе родам зь Вільні. Вось бы тут і пачалося! Той, што з Гомеля ці Лепеля, а мо й той, што са Слуцку, так бы зараз і прычапіўся: „А што, бачыш? Адразу пазнаць, браток, чым ты пахнеш! Нябось „западнікі” ў цябе лепшыя! Так я й думаў – не абыйдзеца тут бяз польскае інtryгі!” Вось і рабеце, што хочаце, з такімі людзьмі. А можа вы думаеце, што лепш было б узяць першага такога гомельскага ці слуцкага, каб рот запхнуць? Вось тут і бяда: запхнеш аднаму, дык другі яшчэ шырэй адчыніцца. Так што самі бачыце, што з гэтага боку ніяк немагчыма. Дык можа папрабаваць з другога? Ну, хоць бы з рэлігійнага: падзяліў сабе па рэлігіях, ды давай разъбіраць. Мне наўет прыпомнілася, як адзін сьвятар (дальбог не памятаю, ці ксёндз, ці бацюшка...) усімі сіламі стараўся давесыці сваім прыхаджанам, быццам усе хрысьціяне – гэта родныя браты. Ня верыце? (Ну, прыхаджане гэтаксама ня вельмі верылі, ды й няведама, ці верыў у гэта й сам той сьвятар...). У тэорыі можа гэта й так. Ды не драма ж вучоныя людзі кажуць, што тэорыя й практыка – гэта дзівye розныя рэчы. Так і тут: сьцеражы вас Божа навет заікацца аб рэлігіі – хутка б аказалася, што вы ня толькі вуніят, але што навет душу запрадалі самому рымскаму папе, ды за гэта ад яго грошы дастаяце, каб чэсных людзей на „крывічоў” пераварочваць. Цяжка жыць на съвеце ў такія часы, ці ня праўда?

Не адзін дзень думаў я над гэтым, каб як выйсьці з гэтага чыстым (думаў бы й ночы, каб ня тое што спаць трэба). Бывала, ад моцнага думаньяня так стукне ў галаву, што аж засынеш з гора. Але да свайго дабіўся -- выдумаў. Хоць і здавался адразу, што зь якога боку ні падыйдзі, дык напорашся на скулу, але выхад усё-ткі знайшоўся. Дык вось: ня будзем мы чапаць ні „заходніка ў” ні „ўсходнікаў” – хай сабе жывуць у згодзе (прызнацца вам – на маю дурную галаву, дык яно й розыніцы зусім няма. І ці паверыце – я, дурны, паверыў такі тому сьвятару, што навет і хрысьціяне павінны ў згодзе жыць...). А мы зробім так: па фахах!

Дванаццатка – народ прости: амаль кожны на Парнас бяз задніх ног прэцца. Вось пачнём ад самага заядлага паэта. Каб вымаглі судзіць, што гэта за „вуксус”, раскажу вам адзін выпадак зь ягонага дзяцінства.

Маці прыбірае малога Сяргейку да споведзі.

— Ты ўжо ўва ўсіх прабачэнняня за грахі прасіў?

— Прасіў, — глянуўшы спадылба, прамармытаў той.

— Глядзі ж, не забудзься бацюшку ў руку пацалаваць. Чаго пазіраеш?

— Не пайду я ў споведзь! – раптам адрэзаў той, на ўсякі выпадак мераючы дарогу да дзьвярэй.

— Што?! Чаму гэта? Мусіць цяжка – грахоў многа? Нічога, Бог добры – на гэты раз прабачыць, калі паабящаеш, што больш ня будзеш.

— Бог то пэўна пррабачыў, але вось бацюшкa...

— ???

— А я зь ім крышачку ня ў згодзе... Ня так зь ім, як зь ягоным катом... Учора яму да хваста банку ад гароху прывязаў – от ляцеў! Звон напэўна аж на Міранцы чуваць быў! А паслья, казалі хлапцы, яму нядобра зрабілася...

— Бацюшку?..

— Кату...

Маці схапілася за дзягуту, але Сяргейка быў ужо за дзвярьмы й толькі праз шчыліну канчаў:

— А чаму ён пазаўчора шпака з мае шпакоўні зьеў? Хоць ён і бацюшкaў, але нябось не пасароміўся посту – зьеў дачыста... Хай ён першы ў споведзь ідзе, тады й я за ім...

Вось, людзі добрыя, якімі паэты ў дзяцінстве бываюць. Добрая пазія – катом банкі ад гароху прывязаць... Я то крыху й пабойваўся пісаць аб гэтым, хоць хваста ня маю – банкі няма да чаго прывязаць. Але не падумайце толькі, што ён ужо такі лядакі – калі яго першы не зачэпіш, дык рахманы, як цялушки.

Гэта я вам пра аднаго паэта. А ў нас жа іх цэлая куча! Вось хоць бы ўзяць самага Дванаццатага (што падарозе прыбліўся): нічога ня зробіш – паэт таксама. Толькі, праўда – у яго душа для гэтага залірычная. Ён і сам кажа: „Вось, браткі мае, як сяду я пісаць, дык ня ўсьпію пяра абмачыць (купіў самапіску, дык папсавалася), як ужо сълёзы уваччу стаяць. А празь сълёзы якое пісаньне? Так і прыходзіцца на наступны дзень адкладваць...”

Ёсьць і яшчэ адзін – Цімохам сябе заве (гэта ўсё сталыя паэты; ёсьць у нас і пару ў запасе – на выпадак, калі каторы із сталых захварэе). Кажу – Цімохам сябе заве, бо акрамя яго ніхто так яго не называе. Яму, бачыце, закідаюць, быццам ён нешта з Каўказам супольнага мае, дзе навет інакш не завуць як „Душа”. Але я, чалавек справядлівы, мушу сказаць: колькі я ягоных вершаў ні чытаў, дык ні ў адным пра Каўказ не гаворыцца. Так што гэта можа й няпраўда... Дык што вам яшчэ пра яго сказаць? А што вершы піша, дык гэта праўда – сам навет бачыў, можна сказаць (а я, ведаецце, люблю нос усюды ўтыркнуць – ня толькі туды, куды просяць. Асабліва за разумнымі людзьмі падглядаць люблю – усё-ткі некалі пахваліцца можна будзе. Ды да гэтага й фах мой такі).

Можа пра паэтаў і годзе?

Трэба ж кожнаму патрошку. Цяпер вось возьмемся за празаікаў. А гэтым хварэюць у нас, можна сказаць, усе: прозай гавораць нат нашыя паэты (ня ведаю, як іншыя, але нашыя гавораць прозай: ня

могуць вершам, ці ня хочуць – хто іх ведае). Але кажуць: гаварыць прозай – гэта адна реч, а пісаць – можна сказаць, другая. Дый такіх у нас хапае: адзін вельмі вучоныя артыкулы смаліць (мая галава для іх задурная – ніяк да толку ў іх дайсьці не магу), другія – апавяданыні, трэйція – аповесыці, а то й раманы, чацверты – хоць ліст да якога сябры напіша – усё прозай!

Дык вось мы паглядзім, што тут за людзі. Вы пэўна, паважаныя чытачы, да празаікаў такое павагі мець ня будзеце, як да паэтаў. Яно й праўда: адно слова што знача – паэт! Так сабе і ўяўляеш нешта такое... ну, такое паэтычнае, што й не апішаш. Цяпер, праўда, лягчэй быць паэтам, як даўней – даўней, кажуць, ад паэтаў патрабавалася ня толькі розных рытмаў ды рыфмаў, што цяпер рэдка знайдзеш, але навет каб і сэнс быў! Цяпер жа справа лёгкая. Галоўнае напісаць так, каб дасюль яшчэ так ніхто не дагадаўся. Але ня туды мы палезылі – нас цікавяць празаікі.

Пачнем і тут ад самага заядлага (ступень заядласці аблічаецца па колькасці паперы, якую кожны псуе – гэта ўжо справа нашага матэматыка). Гэта — наш Вазёрны, ці Балотны (дзе вазёры, там і балоты павінны блізка быць). Аб ім пісаць можна было б і шмат, але баюся, што ўсё надарэмна. Зь яго, бачыце, можа й былі б людзі, каб не адна справа. А піша ён, можна сказаць, да ўпаду – мы навет баяліся некаторы час, што, чаго добра, раман які выдумае. І навет магчыма, што так і было б, каб ён, бедны, не... закахаўся. Звалілася гэтая хвароба на яго ня вельмі даўно. Стараўся ён гэта скрыць, але Дванаццатка – народ з доўгагадовай практикай, перад ёю ня ўтоіш. А з закаханага які толк? Нездарма Дванаццатка яшчэ ўперад пастановіла высыцерагацца гэтага ўсімі сіламі. Было пастаноўлена, што разводзіць амуры можна толькі зь вялікай адлегласці. Найлепш цераз мора – бясьпека поўная. (...)

№11, ліпень 1948

\* \* \*

Адным словам, круці ня круці, а з Вазёрным выходзіць крышка. Вось і цяпер сядзіць, бедны, і піша. Што, думаеце? Можа які раман? Дзе там, яшчэ горш – ліст да тае, што гэткае няшчасце на яго навярнула. І толькі адна пацеха: хоць укахаўся, але прозы ня кінуў – навет і ліст гэты прозай лупіць. Гэта як-ніяк дзіва: закаханыя больш у паэзію кідаюцца. Але ён майстра гэткі, што зможа больш нахлусіць прозай, чымся другі паэзіяй. Але ці варта на яго паперу псаваць? Раз жа ўжо сказалі, што крыжык.

А вось вам другі празаік – сам Багун Васіль Іванавіч. Па-першае, трэба вам ведаць, гэта самы паважаны наш чалавек – не такі сывістун і галадранец, як іншыя. А што паважаны, дык на сто працэнтаў: ня

толькі ён сам сябе паважае, але здаецца, што й іншыя часамі. Гэта папершае, а па-другое й самае галоўнае – за яго можаце быць спакойнымі: зь ім гэткага няшчасця ня здарыцца, як з Вазёрным. Вы можа не паверыце, але гэта так. Я ня супраць вашае думкі, што каханыне – гэта такая поскудзь, што навет і да Васіля Іванавіча прычапіцца можа. Але тут справа ня ў гэтым. Праўда, гэта ня выключана – закахацца можа й ён. Але толькі вось што: калі й здарыцца гэта зь ім, дык даведаецца ён аб гэтым найменш два гады пазней. Як гэта можа быць, пытаецся вы. А што – адразу відаць, што ўсё-ткі ня знаеце нашага Васіля Іванавіча. Гэта то й ня дзіва: ён чалавек ціхі, ня вылазіць вельмі. Дык вось, як бачу, прыйдзецца мне крыху затрымацца над ім, каб пазнаёміць вас крыху больш зь ім.

Дык вось: Васіль Іванавіч Багун – гэта стары вэтэрэн „Галоднай Браціі”. Жыў ён там у тым калгасе навет і тады, калі яшчэ й калгасу самога ня было. Таму няма дзіва, што з часам авансаваў ён навет на брыгадзіра. Але ад гэтага ён зусім не зъмяніўся – застаўся цюцелька ў цюцельку такі самы, як і быў раней. Напрыклад: калі ён перад гэтым ня любіў думаць, ці агульна кажучы – варушыць мазгамі, дык высокі чын брыгадзіра ў гэтым кірунку зусім на яго не аддзеіў. Каб вам лягчэй было зразумець, дык уявеце сабе рэзыдэнцыю „Галоднай Браціі”:

Васіль Іванавіч сядзіць за столом і нічога ня робіць. Трох ці чатырох ляжаць на ложках з падложенымі пад галовы кніжкамі й вядуць сэрцаразрывающую дыскусію на тэму: які абед быў лепшы – сяньняшні ці тыдзень назад? Белы сядзіць патурэцку на сваім ложку й жаласна акампанюе ім на гітары, якая, калі судзіць па выглядзе, напэўна памятае яшчэ турэцкую вайну. Раптам Белы адлажыў гітару:

— Васіль Іванавіч, ты часамі ня ведаеш, каторая цяпер гадзіна? Трэба было б за матэматыку ўзяцца, заўтра ж клясная праца...

Васіль Іванавіч ў адказ толькі міла ўсьміхнуўся. Белы яшчэ крыху пачакаў, але бачачы, што той і ня зьбіраеца адказваць, зваліўся на ложак і пачаў лічыць мухі на столі, якіх, на шчасцце, замала ня было. Памалу ўсе прыціхлі. Каждага мучыла адно й тое ж пытаныне: ці ўдасца сяньня прывалачы вядро аўсянкі з кухні? Гэта прайшло з поўгадзіны. Раптам у цішы раздаўся голас Васіля Іванавіча:

— Ня ведаю.

Ўсе згодна паднялі галовы:

— Чаго?!

А каторая цяпер гадзіна... (...)

Вось які наш Васіль Іванавіч. (...) Калі вы належыце да тae катэгорыі людзей, што ня толькі чытае „Наперад!”, але й зварочвае ўвагу на аўтараў, дык напэўна ўжо заўважылі, што Багун апісвае большасцяй тое, што было даўно – соткі гадоў назад, а то й больш. Калі вы

яшчэ не дадумаліся да прычыны, дык я вам памагу: справа простая – цяперашняе да яго яшчэ не даходзіць...

А вось вам яшчэ адна асоба. Па прозвішчу яго зваць ня буду – не хачу чытачом наганяць апэтыту. Справа ў тым, бачыце, што ў яго вельмі смачнае прозвішча. Праўда — рыбнае. Але не з марскога рыбы, якою тут кормяць усіх нас кожную пятніцу – ад гэтае б і ценъ апэтыту прапаў. У яго прозвішча, хоць рыбнае, але чыста беларускае – такое рыбы, хоць трэсыні, дык у Ангельшчыне ня знайдзеш. Гэта рыба прывязная. Але бяды: рыбы чалавек пачаў апошнімі часамі выракацца свайго прозвішча. Уявіў ён сабе раптам, што гэткай рыбе ў Ангельшчыне ня месца, і пачаў зваць сябе Палічам. Ну, а нам што – навет каб ён назваў сябе Баўтунічам, дык мы нічога б да яго ня мелі – рыба рыбай застанецца. Праўда, я яму радзіў, каб назваў сябе Дымічам – ад таго, што ён людзям мазгі ад часу да часу падкурваць любіць. Але кажуць – дзе дым ідзе, там мусіць нешта паліцца. Дык хай сабе будзе Паліч. Дык вось гэты Паліч таксама займаўся калісці літаратурай (і як на злосць – гэтаксама прозай), але пасыля пастанавіў, што чытаць куды цікавей і лягчэй, чымся пісаць. Ну, пакуль ён ня зьменіць свайго погляду, дык і пісаць аб ім няма чаго. Хіба ўжо пры помачы чытаньня ўлезе на Парнас... (...)

Пішы ня піши, а празаікаў усё яшчэ цэлая грамада. Возьмем цяпер з чаргі самага кудлатага. Аб ім я шмат пісаць ня буду – баюся. Чаго добрага, яшчэ не дацэніш чалавека, а пасыля цябе будзе судзіць гісторыя. Магу вам, праўда, прызнацца ў сакрэце, што з паўгода назад ён пачаў пісаць раман. Калі судзіць па пачатку, дык павінен быць вельмі добры – ён быў прымочаны сыпітрам. Уся Дванаццатка брала актыўны ўдзел. Я тады ўсё ніяк ня мог зразумець – для чаго гэта робіцца? Аж цяпер ведаю: аўтар ужо наперад ведаў, што гэтаму пачатку прыйдзецца доўга ляжаць. (...)

№12, жнівень 1948

\* \* \*

(...) Прыйшла чарга й на мяне – Архіпа. Як усе парадчныя людзі, пачну ад біяграфіі. Радзіўся я... а зрэштай – якая вам справа, калі я радзіўся. Скажы вам калі, дык вы гатовы папытанацца: „А як? А чаму?” А тады й самому прыйдзецца ламаць галаву: чаму я радзіўся? Гэтага пытаньня лепши закранаць ня варта. Прыйзнацца вам – як і калі, дык я й сам добра не памятаю, як ні стараюся прыпомніць. Тут мо й няма нічога дзіўнага: вас папытай, што вы елі пазаўчора на сънеданьне, дык і то няведама, ці адкажаце. А я ж радзіўся не пазаўчора. На адно толькі магу вам адказаць пэўна: я радзіўся. Гэта факт, які ніхто не запярэчыць. А ўжо калі якая зньязвера знайшлася, дык давайце яе сюды: я тут на кулаках давяду, што я ня толькі радзіўся, але што яшчэ й не памёр. (...)

№15, лістапад-сінегань 1948

## Архіп Папліска

### НАША РЭДАКЦЫЯ

— Гэлло, бойс! Пятая гадзіна — пара падымацца!

— Вось, круцыфікс няшчасьце на маю галаву — съніш сабе нешта добрае, а тут табе — гэлло, бойс! I ablaiacy niam aik — ni en pa-belarusku, ni ja pa-shatlyndzku ne razumeu... Ne, nichoga nia budze — treba budze hoicy layacca nавучыцца па-shatlyndzku — tady hoicy zlosyic spagnaic будзе можна, — nia mog supakoicца Kudlaty, pavarochauchyся na drugi bok.

— Ты лепиш са злосыці напішы што-небудзь у часапіс — тады і я ад цябе адвяжуся, і табе добра будзе.

— Ну, павяло! Ізноў цэлы дзень спакою ня будзе — напішы й напішы. I nia gapne nіdze kusok vugalju na tvaou galouuna-reдактарскую галаву — hoicy sъvяты sупакой быў бы, dыхнуў бы чалавек вольна!

Галоўны рэдактар ня слухаў — усьцягваючы на нагу горніцкі чаравік, ён ужо атакаваў другога:

— Э, Ясен! Як гэта цябе адвучыць даўгія вершы пісаць? А то напіша, дык на балонку ня ўперці! Вось hoicy бы apoшni — два radki abaviazkava трэба выкінуць — ni iх на адной балонцы ўмісціць, ni на другую пераносіць. Проста прышый кабыле хвост.

— Я табе як выкіну, дык праз трубу выляціш! У двух apoшnіх radkax samы цымус, a ён — выкінуць!

Васіль Іванавіч, нацягваючы камбінэзон, трывожна глянуў у бок рэдактара:

— Цяпер, здаецца, прышла чарга на атаку ў мой бок?

— Бачыш — на злодзеі шапка гарыць! Але праўда, кром съмеху, ты напішы там што-небузь легендарнага. Ты ж добра ведаеш, што ў іншым выпадку я табе ўсёроўна жыць ня дам.

Бярозка, адчуваючы, што вецер пачынае вярнуць у яго бок, дыпляматычна „змыўся”.

\* \* \*

Амнібус гудзе — Дванаццатка едзе на працу.

— Увага! — стараючыся перакрычаць шум матору, на ўсё горла зароў рэдактар. — Дзеля таго, што часу маем увабрэз, адчыняю надзвычайнае паседжаныне рэдкалегіі.

— Божа мой. Зноў павяло. Пакажэце мне дзе-небудзь якую дзюрку на гэтым съвеце, дзе-б можна было скавацца ад гэтае тупое пілы, бо інакш, мусіць, вешацца прыйдзецца, — зноў застагнаў Кудлаты.

Рэдактар, ni на што не зважаючы, прадаўжаў:

— На парадку дня: першае — **выщіск** адпаведнае колькасці фунтай з Дванаццаткі дзеля выдання наступнага нумару; другое —

**націск** на Дванаццатку дзеля хутчэйшае падрыхтоўкі матарыялу на той жа нумар; трэцяе – **адціск** таго ж нумару.

— Вось асядлаў: выціскае, націскае, адціскае – як гэта ў чалавека яшчэ дух трymаецца пасыля ўсіх гэтых ціскau?

Рэдактар ня слухаў:

— Што да выціску, дык справа кароткая – кожны дасыць, калі трэба, і справа скончаная. Вось што...

Ён перарваў, бо пры павароце машыны яму прышлося зрабіць двайное сальта. Тримаючыся за вялікі гузак на ілбе, ён стараўся прыпомніць, аб чым ішла гутарка.

— Што гэта я хацеў сказаць? Ага! Што да другога пункту, гэта значыць да націску, дык тут справа горшая – практыка паказвае, што замоцна ціснуўшы, можна выціснуць пшык. Вось нядаўна адзін, не паказваючы пальцам, аддаў мне паправіць сваё апавяданье. Божа мой, чаго там няма! Сюжэт туманны, а думкі ператрэсеныя, як гарох з капустаю.

Белы (той цямнейшы) неспакойна заварушыўся.

— Чаго ж ты хочаш – гоніш увесь час у карак, што й падумаць няма часу. Я ж пісаў учора, едуchy ў амнібусе. Трэсла страшэнна, дык што ж тут дзіўнага, што думкі растрэсыліся? А ад твойго назаляньня ня то што сюжэт, але і ў галаве затуманіцца, спакою няма! Учора залез я ў шахце ў цёмны куточак і давай пісаць, прысьвечваючы лямпкай. Трэба ж было нарвацца інструктару. Ледзь бяды не набраўся – запісаць хацеў. Дый наагул хацеў бы я ведаць, хто з вас большы начальнік, каго слухаць – цябе ці інструктара?

— Слухай мянене, — адказаў той.

— Дык бяды ня міне...

— Ну, добра, добра. Дык значыць, каб матарыял быў назаўтра готовы. Цяпер у нас астаўся трэйci пункт – адціск. Што нам скажа на гэта паважаны спадар тэхнічны рэдактар?

Той злосна павярнуўся.

— А тое скажу, што ўжо тры начы ня спаў.

— Дзіўны чалавек! Ты сабе ноччу сьпі, толькі ўдзень мусіш пастарацца, каб дзе-небудзь адціснуць. Гэта табе не ў Нямеччыне, дзе стаялі пад ложкам чатыры рататары. Вось тут папрабуй!

— Дурань! Кажа: ноччу сьпі. Як жа спаць было, калі чалавек начную зъмену меў?

— Ну, не хвалюйся. Але скажы: прадбачыцца што-небудзь на гарызонце?

— Не твая справа!

— Ага, значыць, усё ў парадку. Калі тэхнічны рэдактар злосны, значыць нешта наклёнваецца.

Амнібус пад'ехаў да шахты.

\* \* \*

У шахце цёмна. Змрок расьсейваюць толькі лямпкі шахцёраў. Глянўшы, выглядае, быццам у кожнага замест галавы сядзіць на тулаве лямпка.

Дванаццатка працуе што пыл կурыць – ваганэткі аж з рэйкаў звалываюцца, калі ўлепіцца каторы. Меншы Кудлаты, які ўжо ўсьпей дзесяці ўмазацца, выглядаў як сам Люцыпар. Ён роў на ўсё горла, падганяючы іншых. Нарэшце рэдактар страціў цярплівасць:

— Ясень! Ты з усіх наймацнейшы. Вазымі ў мяне зь левай кішані насатку й заткні, калі ласка, горла гэтаму Кудлачу.

— Вось народ, каб яго дзяцінец! Нават крыкнуць не даюць.

Раптам увагу ўсіх прыцягнуў трэск, які раздаўся з таго боку, адкуль гнаў ваганэтку цямнейшы Белы. Па ўсім відаць ён урэзаўся каскай у слуп, што падпіраў столь. Ён стаіць, сагнуўшыся, і трymаеца абедзівюома рукамі за галаву.

— Ёсьць!!! – раптам не сваім голасам зароў ён і, дастаўшы дрыжачымі рукамі алавік, пачаў нешта запісваць.

— Што? – у адзін голас спыталіся ўсе.

Той не адказаў, пісаў далей.

Ясень глянуў на Папліску, спачувальна паківаў галавою і пачаў круціць пальцам па ілбе, паказваючы на цямнейшага Белага.

— Зьвіхнуўся, мусіць мазгі ператрусіць.

— Сюжэт ёсьць! – нарэшце адазваўся Белы.

— Які? Для чаго?

— Для апавяданьня, зразумела.

Васіль Іванавіч глянуў на яго й паківаў галавою:

— Выходзіць, зь цябе яшчэ будзе толк – заўтра можа рэзьнешся мацней, дык павінна выйсці аповесць. А там зарызыкаваць прыдзецца – спусціці табе на галаву кусок вугалю, калі застанешся жывы, дык раман забясьпечаны!

Белы не адказаў нічога. Ён толькі злосна глянуў і пачаў абмацваць галаву.

Так працуе нашая рэдакцыя...

№5, 15 лютага 1948

## Рэдакцыйныя праблемы. Супрацоўнікі звонку

Сваім зъместам „Наперад!” адлюстроўваў перш-наперш журналісцкі й літаратурны патэнцыял самое Дванаццаткі, а таксама нашы нацыянальна-палітычныя перакананыні ды агульныя зацікаўленыні. Але мы, зразумела, імкнуліся як мага пашырыць кола супрацоўнікаў, і з часам на старонках

„Напераду” зьявіліся прозьвішчы аўтараў збоку. Адных мы запрасілі да супрацоўніцтва, іншыя самі прысыпалі матарыялы. Вельмі прыхільна паставіўся да нашых літаратурных і журналісцкіх пачынанняў дасьведчаны ў гэтым наш настаўнік з гімназіі Антон Адамовіч. Мы былі ўсім вельмі ўдзячныя. Рэдакцыйныя праблемы часапісу й разуменне ягонага харектару адлюстраваныя часткава ў двух лістох, зъмешчаных ніжэй. Першы ліст – мой да др. Вітаўта Тумаша, другі — Уладзімера Цывіркі да Вацлава Пануцэвіча. Лісты гэтыя рупліва перахаваў у архіве БІНiМ наш сябра Вітаўт Кіпель, за што яму вялікая падзяка.

30 лістапада 1948

*Вельмі паважаны Спадар Доктар!*

Нядайна ў гутарцы із сп. Часлаевам Будзькам мы даведаліся Ваш адрас. Вы напэўна чулі, што ў Ангельшчыне недзе ёсьць нейкая „дэванаццатка”, якая выдае часапіс „Наперад!”. Вось я якраз і пішу ад імя рэдакцыі гэтага часапісу. Дасюль выйшла ўжо 12 нумароў; хутка будуць гатовыя наступныя два нумары. Калі б Вы мелі жаданье пазнаёміцца бліжэй з нашым часапісам і з нашай працай, мы б прывіталі радасна гэтую думку. Цяпер, калі мы атрымалі Ваш адрас, ёсьць якраз добрая магчымасць. Думаю, што і Вы таксама ня будзеце мець нічога супраць, каб яе выкарыстаць.

*Справы ў нас выглядаюць наступна:*

Часапіс наш для моладзі галоўным чынам. Ён, зразумелая рэч, каб апраўдаць сваё прызначэнне, мусіць быць цікавым, жывым, захапляючым. Дзеля гэтага патрэбнае шырокое спрацоўніцтва ня столькі з самой моладзяй, колькі з людзьмі старэйшымі, якія б перадалі гэтай моладзі сваё дасьведчаныне, веды, жыццёвыя дзязнанні. Дзеля таго, што Бацькаўшчына пакінутая ў гадох маладых, а то часам і дзіцячых, патрэбна стварыць жывыя вобраз Яе. Гэта вось і змогуць зрабіць людзі, якія больш чым мы былі там, і больш чым мы ведаюць Яе.

Дасюль мы ўкладалі ў часапіс усё, што маглі. Аднак удасканальваць яго мы мусім з кожным нумарам. Супрацоўніцтва пакрышку навязваеца. Думаем таксама, што і Вы не адкажацеся на нашу прапанову аб супрацоўніцтве. Нам лічым, што з'яўляеца абавязкам кожнага старэйшага перадаць моладзі свае веды й дасьведчаныне.

У нашым часапісе дасюль яшчэ ня было аддзелу, які б гаварыў што-небудзь з геаграфіі й этнаграфіі Беларусі. А гэта так патрэбна! Вы маглі б нам зрабіць у гэтым вялізарнейшую дапамогу. Ведае таксама, што із іншых галінаў Вы маглі б быць шмат у чым карысныя для часапісу, а гэтым самым для моладзі й наагул для нашых чытачоў.

З геаграфіі патрэбныя былі б артыкулы аб Беларусі агульнага харектару, а таксама запіскі ўражаньні з падарожжаў, апісаныні цікавых мясьцінаў на Беларусі (тут асабліва трэба зьвярнуць увагу на нашыя рубяжы,

на якія цяпер лезуць з усіх бакоў чужынцы) і г.д. Усё гэта, уложанае ў цікавай форме, чыталася б усімі зь вялікім захапленнем. Акрамя гэтага, могуць быць у Вас і свае тэмы.

Тут маю яшчэ адну просьбу.

Вы, калі ня мыляюся, былі асабіста знаёмы із сп. Энгельгардтам, а таксама вялі зь ім у сваім часе карэспандэнцыю. Дзеля таго, што гэны чалавек сваёй працай увайшоў у нашу гісторыю, мы хацелі б пазнаёміць чытачоў шырэй зь ягоным жыццём, а асабліва зь ягонай працай і паглядамі. Варта было б зъмясьціць адзін зь ягоных перакладаў на намецкай мове. Каб адлюстраваць ягоныя адносіны да беларускай справы й ягоныя пагляды на яе, можна было б даць урыўкі ягоных лістоў. Аб ім самым маглі б ад сябе сказаць колькі словаў. Лічым, што гэта мае ўяўлікае прагандовае значэнне.

Праўдападобна, нядаўна ў заходнюю зону Нямеччыны пераехала спадарыня Дубейкоўская (Мэнке). Калі б Вы маглі падаць нам ейны адрас, мы б скарысталі з нагоды навязаньня лучнасьці зь ёю.

На гэтым хіба скончу. З надзеяй на Вашае супрацоўніцтва чакаю адказу. Часапіс вышлем. Перадаю прывітанье ад Дванаццаткі й жадаю поспехаў у працы!

Жыве БНР! Ад імя Рэдакцыі „Наперад!”

З пашанай Я. Запруднік

20 жніўеня 1949

Вельмі паважаны сп. Пануцэвіч!

Можа й зьдзівіцесь, атрымаўшы ліст ад мяне, бо карэспандэнцыю ў вагульным вядзе ў нас Запруднік. Бяда ў тым, што з усім ён справіца ня можа, і мне прыйшлося „супрацоўніцкую” перапіску пераняць зноў. Справу яшчэ ўскладняе тое, што я зь ім на розных зьменах і бачымся толькі ў канцы тыдня, так што ён часта ня ведае, што рабіць з супрацоўнікамі.

Першым чынам хачу Вам ад Рэдакцыі шчыра падзякаўаць за прысланы матарыял – маю наўвеце „Яцьвягаў”. Гэта запрауды паважная праца, ды да гэтага так патрэбная. Якраз такіх рэчаў нам не хапала ў часапісе. Думаю, што нічога ня маеце супраць таго, што я ад Рэдакцыі даў зліграф – вынятак з пастановы Рады БНР. Мне здаецца, што ён якраз на месцы. Гэтаксама спадзяюся, што супраць паправак ня будзе мець нічога. Між іншым, артыкул пераглядаў і даваў свае заўвагі сп. Будзька /Часлаў/. Аднак ад прынцыповых паправак я ўхіляўся.

Пішучы да нас, Вы, здаецца, успаміналі, што маеце яшчэ матарыялы. **Чакаем!** Будзем вельмі ўдзячнымі, калі прышиліце іх. Я дык спадзяюся, што ў 22-гі нумар, які пачынаем рыхтаваць, атрымаем ад Вас зноў. Дык яшчэ раз: калі маеце нешта гатовае, дык вельмі просім.


У нас спэцыяльных навінаў няма. Ёсьць надзея, што хутка выедзем на студыі. Гэта ня мае нічога да „Напераду” – ён будзе выдавацца далей, як

толькі прыстасуемся да новых абставінаў. Гэта, зразумела, у такім выпадку, калі выехаць удасца.

Яшчэ адну хачу парушыць справу: я ведаю, што Дванаццатка перад Вамі ў даўгу (матарыяльны маю наўвеце). Ці не маглі б Вы падаць нам дакладныя лікі? Запруднік пісаў ужо ў гэтай справе сп. Панькову, і ён абяцаў гэтаксама зрабіць, што можа. Найлепш будзе, калі падасце лікі, бо хочам расплатіцца, каб не засягваць. Не забывайцесь напісаць аб тым, што найлепши прысылаць. „Гулівэр” памаленку прадаецца. Разасланыя абвесткі, і людзі памалу прысылаюць замоўленыні.

Пішэце, што чуваць у Вас. Канчаю, бо маю яшчэ напісаць калі 8 лістоў. Жыве БНР!

Ваш У. Цьвірка



ф7-5 (70)

Факсіміле ліста Ўладзімера Цьвіркі да Вацлава Пануцэвіча.

Апрача сяброў Дванаццаткі, у часапісе друкаваліся аўтары: Натальля Арсеньева, Янка Юхнавец, Алеся Салавей, Масей Сяднёў, Ніна Раса (Ніна Абрамык), Лясная Кветка (Ларыса Геніюш), У. Сноп (Уладыслаў Рыжы), Аўгэн Кавалеўскі, Мікола Вольны (Мікола Панькоў), Мікола Куліковіч, Л. Іскра (а. Леў Гарошка), Мікола Равенскі, Вацлаў Пануцэвіч, Вітаўт Тумаш (пад псэўдонімам Я. Яшчар), Рагулявец (Барыс Рагуля) ды іншыя (гл. у канцы гэтага разьдзелу зъмест усіх нумароў „Напераду”). Дарэчы, некаторыя творы больш нідзе не перадрукоўваліся. Гэтак, прыкладам, у вялікім зборніку Н. Арсеньевай „Між берагамі” (Нью-Ёрк, 1979) няма перакладу пралёту й сцэны ля балькону з Шэкспіравае паэмы „Рамэо й Джульєта”, зъмешчанага ў „Наперадзе” (№25; гл. разьдзел VIII).

Друкавалі мы таксама творы роднае літаратуры, забароненая савецкай цэнзурай на Бацькаўшчыне: вершы Янкі Купалы, Уладзімера Дубоўкі, Максіма Багдановіча. Быў перадрукаваны артыкул Міколы Шкляёнка „Культурнае рабства” (псыхалёгія вырадка, які адзначаецца „пагардай да сябе й свайго”). Давалі пераклады замежных аўтараў: заснавальніка скаў-

тынгу Бодэн-Паўля, О. Мардэна — аўтара кнігі „Воля й посьпех”, Райнэра Рыльке, Эдгара Аляна По ды іншых.

У часапісе, апрача літаратурных твораў і культуралягічных артыкулаў, былі разьдзелы: „Скаўцкі куток” (хроніка, артыкулы), „З шырокага сьвету” (палітычны гумар), „Адкажэце” (галаваломкі), „Трасянка” (дзівосы), „Пошукі”. Адносна гэтага апошняга разьдзелу, у 8-м нумары было пададзена:

### У в а г а !

Пачынаючы ад гэтага нумару, адкрываем Аддзел Пошукаў. Дзеля таго, што наш часапіс высылаецца ў розныя краіны (Нямеччына, Францыя, Бельгія, Канада, ЗША, Аргентына, Марокко і г. д.), спадзяємся, што гэта дасьць магчымасць шмат каму з нашых суродзічаў адшукаць сваіх родных ці знаёмых, расыцярушаных па чужыне.

*Заўвага: Абвесткі аб пошуках зъмяшчаюцца бясплатна.*

## Зъмест „Напераду”

Пісалі мы ў сваім часапісе пра тое, чым дыхалі, чым жылі і ў чым былі настальгічна закаханыя. Гэта — Беларусь, больш па якой быў завостраны ня толькі чужынай, але й атрыманым у гімназіі патрыятычным узгадаваньнем; цудоўная, успрынятая праз юнацкія вочы, прырода роднага краю; народныя традыцыі; атрыманая праз школу слайная мінуўшчына народу, ягоная цяжкая сучаснасць і няпэўная будучыня ды справа вызваленія Бацькаўшчыны. Гучэлі таксама матывы толькі што перажытых гадоў вайны, юнацкага кахання, балючых ростаняў ды радасных спатканьняў. Бэлетрыстыка „Напераду” прасякнутая матывамі рамантычнага кахання, збройнага супраціву, помсты й герайзму, кансьпірацыйнага супрацоўніцтва паміж нацыянальной партызанкай і мірным жыхарствам на фоне ваенных падзеяў, рэйсескае акупацыі, бальшавіцкіх рэпрэсіяў, калектывізацыі, вывазаў у Сібір ды змаганняў ў імя свабоды й незалежнасці.

Важнае месца ў часапісе займала палітычная публіцыстыка, перасыпаная такімі тэрмінамі, як „Бацькаўшчына”, „змаганье”, „свабода”, а разам зь імі — „упорыстая праца”, „далейшая навука”, „самаахвярнасць” і да гэтага падобныя. Публіцыстычныя артыкулы, пісаныя ў бальшыні сябрамі Дванаццаткі, гавораць ня толькі пра ідэйныя перакананьні выдаўцоў „Напераду”, але адлюстроўваюць таксама съветаглядныя ды арганізацыйныя праблемы ўсія нацыянальна съведамае беларускае эміграцыі таго часу. Пра агульны настрой Дванаццаткі съведаць ужо самыя загалоўкі перадавіцаў: „Наперад!”, „У грамадзе сіла”, „Усьведамляйце!”, „За незалежнасць”, „Пад скайцкі съцяг!”, „Пасыўнасць — наш вораг!”, „На выпадак вайны”, „Канцэпцыі фэдэрацыяў і мы”. У публіцыстыцы й некаторых вершах гучаць разам зь юнацкім ідэялізмам заклікі да здабывання ведаў, пашырання вестак пра Беларусь сярод чужынцаў, супрацоўніцтва зь іншымі

паняволенымі народамі, а таксама наважанасьць раней ці пазненей вярнуцца на Бацькаўшчыну. Чужына ўспрымалася адназначна, як месца часовага побыту.

Некаторыя тэмы публіцыстычных артыкулаў, іхны інтэлектуальны ўзорвень, дэманструюць якраз тое, што ўразіла праф. А. Баршчэўскага, калі ён у 1990 г. ўпяршыню азнаёміўся з „Наперадам” – палітычнай дасыпеласьцю юнакоў, што мелі толькі сярэднюю асьвету. Вось, прыкладам, як празорліва вызначыў арганічную ўзаемасувязь незалежнасці й свабоды (правоў чалавека) Уладзімер Цьвірка (крыптонім — У. С.) у перадавіцы пад заг. „Ля-туценьні й рэчаіснасць” (№22):

Незалежнасць Бацькаўшчыны ў дабрабыт народу павінны быць у нас аднам неразлучным паняцьцем. Яго ня можам дзяліць. Зразумеем гэта тады, калі ўсьведамім сабе, што незалежнасць – гэта адкрыцьцё шляхоў да дабрабыту. Вось чаму ўсе паняволеныя народы імкнунца да самастойнасці, хоць часамі акупант і не практыкуе фізычнага тэрору й вынішчэння, як гэта ёсьць з нашым народам. І мы, змагаючыся за незалежнасць Бацькаўшчыны, змагаемся ня толькі за вызваленне свайго народу ад зыдзеку і прыгнёту акупанта, але й за вызваленне яго ад усіх вынікаў шматгадовае няволі. Гэтае ж другое будзе магчыма толькі тады, калі здабытая незалежнасць будзе поўнай – калі слова «незалежнасць» будзе ў кожным выпадку, бяз выніяткаў, раўназначнае слову «свабода» – сабода народу, а гэтым самым і адзінкі. Толькі тады, калі народ наш будзе поўным гаспадаром на сваёй зямлі, калі ня будзе ніякіх абмежаваньняў у выяўленыні творчых сілаў яго ўсіх дзялянках жыцця, калі кожнай адзінцы будуць забясьпечаны ўсе асноўныя свабоды чалавека, — толькі тады мы будзем мець права называць нашу Бацькаўшчыну незалежнай.

### **Выдавецкія справы. „Ангельскі” й „бэльгійскі” пэрыяды**

„Наперад!” „ангельскага” пэрыяду выходзіў накладам 300 экзэмпляраў. Цана паасобнага нумару спачатку была 1 шылінг, а з нумару 12-га — 1 шылінг і 6 пэнсаў. Галоўнай крыніцай нашых фінансаў былі сяброўскія складкі, якія ўносіліся менш-больш рэгулярна (зь некаторай панукай паасобным сябром). Былі ў нас таксама й „мэцэнаты”, якія, прыехаўшы таксама, як і мы, на заработка ў Вялікабрытанію, у меру сваіх сьціплых ашчаднасцяў спрыялі нам сваім пасільнымі ахвяраваньнямі. Да ліку такіх належалі найбольш Лявон Хвалько й Часлаў Будзька. Гэты апошні служыў нам таксама сваім агульнымі парадамі. Пасля прыбыцця на сталае месца працы ў шахтах, з друкаваньнем праблемы ня было, апрача хіба адлег-

ласьці ад Тамўартсу да Лестэру, куды даводзілася езьдзіць аўтобусам, за-возячы туды матрыцы, а адтуль — адбітня балонкі часапісу, якія на месцы ўжо трэба было ўкласьці ў вокладку ды зьбіць для рассылкі. Выконвалі гэтае заданьне па чарзе найчасьцей тыя, каму даводзілася менш укладаць часу ў іншую працу рыхтаваньня часапісу.

Янка Жучка ўспамінае:

*Аднойчы мне й Дзехцяру прыпала чарга ехаць у Лестэр па гатовы нумар. Даяжджаць туды трэба было аўтобусам і толькі съботамі, бо ж сярод тыдня кожны быў заняты працай у капальні. Але выйшла так, што я ўзяў дадатковую начную зьмену зь пятніцы на съботу. Дык вось, цэлую ноч ня спаўши, мы па дарозе зь Лестэру так заснулі, што не заўважылі прыстанку, дзе трэба было рабіць перасадку на іншы аўтобус. Каб не разбудзіў нас кантралёр білетаў, дык заехалі б кудысьці далёка ад нашага гостэлю.*

У выхадзе „Напераду” быў вымушаны трохгадовы перапынак у сувязі зь пераездам дзевяцёх сяброў Дванаццаткі на далейшую навуку ў Бэльгію. Апошні „ангельскі” нумар часапісу (23-ці) быў датаваны лістападам-сінежнем 1949-га, а рассыланы ўжо ў студзені наступнага году. У ім мы паведамілі:

23-ці нумар „Наперад!” зьяўляецца апошнім, выданым у Ангельшчыне. Прадбачаны выезд і клопаты, звязаныя зь ім, былі прычынай аж гэткага спазненення нумару, падрыхтоўка якога была пачатая ў канцы мінулага году, але была спыненая аж да канчатковага ўстановлення даты выезду.

Добра ўсьведамляючы цяжкасці, якія прыйдзецца перамагчы на новым месцы, але й гэтаксама добра ўсьведамляючы патрэбу далейшага выдаваньня „Напераду”, Дванаццатка спадзяецца прадаўжаць працу выдавецтва.

Аднэй з найбольшых перашкодаў да пераможаньня будзе, зразумела, матарыяльны бок справы. Таму закліаем усіх тых чытачоў, што маюць задоўжанасць у касе „Напераду”, неадкладна пакрыць яе (рахунак залуччаны), перасылаючы грошы „Посталь Ордэр’ам” на наш стары адрес. Ува ўсіх іншых справах карэспандэнцыю просім кіраваць на наш новы адрес:

„Napierad”  
8 Hoover Place  
Louvain, Belgique

Пакідаючы Ангельшчыну пасля двухгадовае працы ў ёй, наша рэдакцыя верыць, што чытачы ня будуць прымушаныя доўга чакаць на зъяўленыне „Напераду” і, у выпадку неабходнасці, памогуць матата-

рыяльна ў аднаўленыні працы нашага выдавецтва празь перадплату ці іншымі шляхамі, аб якіх пастараемся сваечасова паведаміць.

З надзеяй на хуткае аднаўленыне сувязі  
Рэдакцыя

Акунуўшыся ў Лювэне ў студэнцкае жыцьцё ды грамадzkую працу, а таксама ў мастацкую самадзейнасць (беларускі студэнцкі хор, танцавальны гурток ды іншае), перапынак у выдаваныні „Напераду” выявіўся даўжэйшым, чымся мы думалі. Першы „бэльгіскі” нумар (24-ты з чаргі) выйшаў толькі праз трох гады, датаваны студзенем 1953 году. У звароце „Да нашых чытачоў” мы тлумачылі:

Нашы старыя чытачы памятаюць напэўна, што ў апошнім нумары, выдадзеным у Ангельшчыне, мы выразілі надзею, што гэты перапынак будзе часовым і кароткім. Кароткім ён, на жаль, ня быў, і на гэта было шмат прычынаў, зь якіх ненайменшай было пераладаваньне іншай, хоць можа й менш бачнай працай.

Аднаўляючы выдаваныне „Наперад!”, ня трэба хіба пісаць шмат аб ягоным характары ды ідэялётгі. Для гэтага хопіць перагарнуць колькі старых нумароў. Жыць для Бацькаўшчыны, змагацца за Яе, а калі трэба, дык і памерці – гэта дэвіз ня толькі наш. Гэтым съятым запаветам жыве ўся наша моладзь, листрам якое й імкненцца быць „Наперад!”

У наступным нумары нам давялося яшчэ раз выказацца ў пытаныні характару часапісу:

Насуперак весткам, распаўсюджваным празь некаторыя адзінкі, „Наперад!” не зьяўляецца органам ані Дванаццаткі, ані якой-колечы іншай групы ці „касты”. „Наперад!” – гэта форум маладых, для якіх незалежнасць Бацькаўшчыны ды дабрабыт свайго народу, гэта асноўная мэта. (...)

Факт рэдагаваныня „Напераду” Дванаццаткай у ніякай меры не павінен звужаць ані кола яго супрацоўнікаў, ані кола чытачоў, як гэта празь нясьведамасць ці благую волю паясьняюць некаторыя безадказныя адзінкі.

Тры лювэнскія нумары „Напераду” выйшлі друкам, падвойным накладам і ў новай вокладцы. Намаляваў яе нам Міхась Саўко-Міхальскі, наш сябра-студэнт. Ён жа афармляў і загалоўкі, у якіх адчувалася моцная рука кніжнага графіка. Міхась па сканчэнні факультэту гісторыі мастацтва працаваў пэўны час зь вялікай удачай рэстаўратам у каралеўскім палацы ў Брусселі.

На новай вокладцы „Напераду” ня было ўжо юнака ў паходзе, але засцялася паходня, на полымі якое віднеўся беларускі нацыянальны сцяг

з Пагоняй у цэнтры. Застаўся і надпіс „Часапіс беларускае моладзі”. Вокладкі былі ў колеры, але манахромныя. Лювэнскія нумары „Напераду” колькасцю старонак вырасьлі ўдвая ў параўнаньні з ангельскімі. Паглыбілася й сталася больш разнастайней тэматыка, адлюстроўваючы сабой універсытэцкую асьвету супрацоўнікаў і рэдкалегіі.



ф7-6(71)

Вокладка першага з трох „белгій-скіх” нумароў часапісу „Наперад!”.

Паколькі ні ў Лювэне ні ў Брусэлі нельга было знайсці друкарні з кірпічным шрыфтам, друкаваць „Наперад!” давялося аж у Мюнхэне, ва ўкраінскай друкарні „Логос”, у якой друкавалася газета „Бацькаўшчына”. Даезд туды быў далёкі, звязаны і з візвымі фармальнасцямі, і з грашовымі выдаткамі. Паштовай дарогай абладзіць усе справы друкаванья было цяжка, даводзілася некаму з рэдкалегіі ехаць у Мюнхэн і там на месцы дапілноўваць усе дэталі выхаду кожнага нумару. Да памагаў трывмаць сувязь з друкарняй мюнхэнец і супрацоўнік „Напераду” Пётра Сыч. Ездзілі з Лювэну ў Мюнхэн рабіць кожны нумар па чарзе: Запруднік, Цвірка, Марговіч. А рэдагавалі супольна. На двух апошніх нумарох было зазначана: „Рэдагуе Дванаццатка.

Адказны рэдактар: А. Марговіч”. Фінансавымі справамі далей займаўся Васіль Шчэцкі. У архіве захавалася копія ліста, датаванага 27 студзеня 1953 г., да спсп. Ст. Грынкевіча, А. Салаўя, Ю. Віцьбіча, Ч. Будзькі, М. Панькова, М. Сяднёва, А. Адамовіча й Н. Арсеньневай:

Перасылаючы гэты нумар нашага часапісу, мы спадзяємся, што ў наступным будзем мець гонар памясьціць што-небудзь з Вашых матарыялаў. Тым больш, што наступны нумар, які мы плянуем пасъвяціць Сакавіку, хацелася б зрабіць на высокім ідэялягічным і мастацкім узроўні.

У далейшым „Наперад!” мае быць мениш-больш квартальнікам, як мінімум; мы ня можам аднак, у сувязі з нашымі студыямі, прытрымоўвацца цвёрдае пэрыйядычнасці, і ў меру магчымасцяў будзем старацца выдаваць яго як найчасціцей.

З узгліду на важнасць плянаванья ў выдаваныні часапісу, было б вельмі карысна, калі б Вы маглі зазначыць, у якой менш-больш ступені можна было б разылічваць на Вашы матарыялы.

Нам хацелася б таксама пачуць Вашу крытыку адносна гэтага нумару. Гэта нам дасыць магчымасць высьцерагацца памылак, якія выніка-

юць ці то з адсутнасьці належнае журналістычнае падрыхтоўкі, ці зь іншых прычынаў.

Дык з надзеяй на далейшае цеснае супрацоўніцтва, застаемся з глыбокай паshanай да Вас –

А.Марговіч,  
рэдактар

Пасьля выходу ў сінежні 1953 г. 26-га нумару „Напераду” мы былі наважаныя працягваць выданьне, але зь перапынкам, пра які гаварыла аб вестка ў часапісе:

Гэтым падаецца да ведама нашых Паважаных Чытачоў, што наступны (27-мы) нумар „Напераду” выйдзе не раней, як у пачатку жніўеня 1954. Перапынак гэты спрычыніцца тым, што ўсе сябры рэдкалегіі канчаюць у гэтым годзе свае студыі й дзеля таго мусіць рыхтавацца да канчальных экзаменаў.

Пакуль здаваліся экзамены, надарылася бальшыні зь сяброў рэдкалегіі нагода (якая разглядалася намі таксама як і патрэба) паехаць на працу ў Мюнхэн (гл. канец разъезду VI). У Мюнхене выходзіла тыднёвая газэта „Бацькаўшчына”, якую рэдагаваў наш былы настаўнік з гімназіі др. Станіслаў Станкевіч. Газэта патрабавала ўдзелу ў ёй. Платных пасадаў там ня было, усё рабілася на грамадзкай аснове. Я падключыўся ў „Бацькаўшчыне” ў якасці карэспандэнта й намесніка рэдактара, займаўся фінансавымі справамі выданьня. Матарыялы ў газэту давалі Марговіч, Цвірка й Урбан. Апрача гэтага, беларускае культурна-грамадзкае ды палітычнае жыццё вымагала ўдзелу. У сувязі з усім гэтым 27-мы нумар „Напераду” гэтак і не пабачыў сьвету.

### Аўтары з Дванаццаткі й іхныя псэўдонімы

**БУТА АЛЯКСАНДРА**

– Алеся Бярозка.

**ВОСТРЫКАЎ МІХАСЬ**

– Цімох В.

**ДЗІМІТРУК ПАВАЛА**

– Паўло Дванаццаты.

**ЖУЧКА ЯНКА**

– Янка Нач, Стась, Я. Ж.

**ЗАПРУДНІК ЯНКА**

– Сяргей Ясень, Аркадзь Будзіч, А. Б., Ягор Ліцьвін, Я. Л., Т. Смалянчук, М. Беластоцкі.

**КАРАСЬ ЛЕАНІД**

– Лявон Паліч.

**МАРГОВІЧ АЛЯКСАНДРА**

– Алеся Галубіцкі, А. Г., Алеся

**УРБАН ПАВАЛА**

– Паўлюк Вазёрны.

**ЦВІРКА ЎЛАДЗІМЕР**

– Архіп Папліска, Уладзімер Немановіч, У. С.,

**ШВАЙЧУК ЛЕАНІД**

– Ш. Л.

**ШЧЭЦЬКА ВАСІЛЬ**

– М. Багун.

## Водгукі пра „Наперад!”

Найбольш водгукаў на часапіс было ў лістох ад сяброў і знаёмых ды ад некоторых незнайомых чытачоў. З таго, што захавалася ў архіве, падаюцца ніжэй выпіскі.

„Пасьля першага нумару ‘Наперад!’ сп. Вайцяхоўскі /Ксенафонт, старшыня бацькоўскага камітэтu гімназii імя Янкі Купалы/ заўважыў: ‘Мы зрабілі вялікую памылку, што выпусцілі моладзь.’ (...) А ёсьць што пачытаць /у „Наперадзе”! Зь вялікай нецярплювасцю чакаем наступных нумароў.” — **Галіна Ганчарэнка**, Міхэльсдорф, 24 II 48.

„Вашая газета ‘Наперад’ і іншая грамадзкая праца – пачынальне, вартае ня толькі ўвагі, але й пахвалы. (...) Той матарыял, які Вы друкуеце ў газэце ‘Наперад’, съветчыць аб Вашым творчым рос্�цце, і гэта ў дачыненьні да ўсіх – Вас асабіста /Запрудніка/, Цьвіркі й Шчэцькі.” — **Аўген Ка-ханоўскі**, Міхэльсдорф, 10 III 48

„Усе захопленыя Вашаю працаю. У Міхэльсдорфe некаторыя чытаюць Ваш журнал зь перажыцьцём і съязымі на вачох. Усе настаўнікі вельмі задаволеныя вашаю працаю, яны ж маюць моцную веру, што Вы напэўна будзеце пераможцамі ѹ асягнёце твой пункт да якога Вы імкнёцяся.” — **Юзя Брэчка**, Рэгенсбург, 23 III 48.

„Дарагі ѹ паважаныя хлопцы-махонаўцы! (...) Спэцыяльна аб ‘Наперад’ трэба сказаць тое, што мне зусім спадабаўся сакавіковы нумар, з боку афармлення і з боку зъместу. Калі б сказаць, што зъмешчаны матарыял мае асаблівую вартасць, то гэта было б няпраўдай. Але калі глядзець на гэту рэч, як на пачаткі, дык мне яна вельмі падабаецца. И калі б адказаць, ці гэта ‘Крыніца’ ці гэта ‘балотца’, дык яно ні тое ні другое. Гэта скарэй хмызьнячок, але гэты хмызьнячок раззвіваецца ѹ гай і падае надзею, што гэты гаёк будзе прыгожы. Крытыкаваць паасобныя творы я не бяруся, але відаць выразна, што хлопцы могуць працеваць і раззвівацца.” — **Міхась Міцкевіч**, Міхэльсдорф, 4 IV 48.

„А калі хто атрымае Вашу газэтку, дык чытае зь вялікаю ахвотаю. Так што Вас хваляць, гавораць вось дзе хлопцы: паехалі ѹ Ангельшчыну за мора і адтуль пішуць свае вясёлыя вершы, апавяданьні, апісаньні і г. д.” — **Лёдзя Харытончык**, Міхэльсдорф, 8 IV 48.

„Не забудзь прыслать ‘Наперад’ за трапеніем. Паводжаныя ѹ выдаваныні бадай што найлепшага часапісу ў В. Брытаніі – ‘Наперад’.” — **Янка Садоўскі**, Лёндан, 19 V 48.

„Вы пытаетесься аб уражаныні зь 7-га нумару часапісу ‘Наперад!’. Вельмі добрае. Часапіс зусім дасканалы й непараўнальна лепшы ад ‘Шыпшыны’ (дзе амаль адны перадрукі). Уесь матарыял – арыгінальны, съвежы. И публіцыстыка, і проза й паэзія вельмі добрыя. Мастацкае й тэхнічнае афармленне ўдалае. (...) Мяне вельмі цікавіць, хто хаваеца пад псэўдонімамі Уладзімера Немановіча й Паўлюка Вазёрнага. Гэта ўжо празаікі

зусім съпелыя й таленты нештодзённыя. Абавязкава хачу ведаць: хто яны? Калі яны засыцераглі рэдакцыю не раскрываць іхных псэўдонімаў, то ці не маглі б яны зрабіць для мяне, як гісторыка літаратуры, выключэньне?” — **Аўгэн Каханоўскі**, Міхельсдорф, 8 У 48.

„‘Наперад!’ — часопіс беларускай моладзі, выходзіць у В. Брытаніі. Апошнім часам выйшаў №11. Зъмест багаты й разнаяди: ...” — „**Беларус на Чужыне**” №14, 20 верасня 1948.

„‘Наперад’ кс. Татарыновічу падабаецца. Адно толькі адцеміў, што тэхнічна ня вельмі добра выкананы, г. зн. заявлікі друк. Друкаваны меншымі літарамі часапіс быў бы эканамічнейшы, бо на гэтых самых балонках шмат больш зъмясьцілася б матарыялу, ды выглядаў бы прыгажэй.” — **Янка Садоўскі**, Рым, 9 II 53.

„Пісьмо тваё атрымаў, часапіс ‘Наперад’ таксама. А браток ты мой, трэба прызнаць што даволі салідны, а дзёньнік 12-кі як чытаў дык сосьмеху бокі рваў. Ды што там і гаварыць, і ўсё файнінъкае.” — **Піліп Дзехцяр**, Брадфорд, 11 II 53.

„Дзякую Вам за ваш часапіс, сапраўды зъмястоўны і цікавы нумар. Шкада, што ня могуць набыць яго іншыя.” — **Вінцэнт Жук-Грышкевіч**, Таронта, 26 II 53.

„Адноўлены часапіс беззаганны як пад вонкавым поглядам, так і пад поглядам зъместу. Калі адноўлены гэта вылучна Вашая ініцыятыва, бяз помачы старэйшага грамадзянства, тым большая Ваша заслуга і за гэта належыцца Вам шчырае прызнаньне. (...) Ваш ‘Наперад’ затрымоўвае страсць на месцы. На хвіліну чалавек забывае пра шэрую сучаснасьць і думкамі вяртаецца на цэлья гады назад, да моладасьці. І давялося Вам шляхотна пазайздраваць.” — **Др. Станіслаў Грынкевіч**, ЗША, 28 II 53.

„Напраўду журнал заслугоўвае на вялікую пахвалу. Прыйемна ўзяць у рукі і пачытаць.” — **Павал Чопчыц**, Манрэаль, 27 IX 53.

„Часапіс ‘Наперад’ даволі адказвае свайму назову, сваім сакавітym зъместам прыкоўвае і змушае чытача прачытаць кожны артыкул па артыкулу. Артыкулы знайходзяцца ў ём вельмі добра апрацаваныя, падатныя да чытаньня....” — **Я. Лазута**, Ліні, Францыя, 14 I 54.

Гл. таксама ў IX-м разьдзеле ліст Міхася Міцкевіча да Янкі Запрудніка, датаваны Вялікаднем 1948 году.

Пра „Наперад!” былі таксама водгукі ў друку. Кароткія прыхільнія настакі пра Дванаццатку й першыя нумары, тады яшчэ ня часапісу, а бюле-тэнчыка, падала газэта „Бацькаўшчына”, якую рэдагаваў у тым часе наш былы настаўнік Антон Адамовіч. Адгукнуўся коратка й лёнданскі „Беларус на Чужыне”. Даўжэйшы крытычны агляд першага друкаванага нумару „Напераду” (№24, 1953) апублікаваў у „Бацькаўшчыне” (№9, 8 сакавіка 1953) ейны рэдактар др. Станіслаў Станкевіч, таксама наш былы настаўнік. Пад загалоўкам „Часапіс, якому трэба памагчы”, ён пахваліў адно, пакрытыка-

ваў другое й даў пазытыўную ацэнку самому факту выдаваньня такога часапісу малой групкай студэнтаў. Агляд канчаўся словамі:

Паказваючы на некаторыя заганы часапісу, нельга гэтаму дзівіцца, калі ўзяць паду увагу, што быў ён пісаны й рэдагаваны выключна некалькімі асобамі лювэнскай групы нашых студэнтаў, якая ўся налічвае толькі каля 30 чалавек. Таму гэткі часапіс пры такіх съціплых сілах, занятых універсытэцкімі студыямі й экзаменамі, зьяўляеца не ў дакор, але ў прызнаньне й пахвалу нашым лювэнцам. Яны гэтым паказлі, як паказвалі ўесь час іншымі сваімі дасягненніямі, найпрыгажэйшы прыклад, як трэба працаваць для нацыянальной справы.

Сп. Станкевіч заклікаў працаўнікоў пяра, „якія на ракаюць, што творы іхняя буцьвеюць у валізах і скрынях, бо няма іх дзе друкваць”, пасылаць свае рэчы ў „Наперад!” Але для наступных двух нумароў часапісу ніхто, апрача тых, што друкаваліся ўжо, нічога ня выцягнуў з „валізаў і скрыняў”.

На 25-ты юбілейны нумар зарэагаваў, пад крыптонімам „пс”, Пётра Сыч фэльетонам „Трасянка і ўсхліпы душы”, („Бацькаўшчына” №40, 11.X.953). Калі нумар рабіўся, Сычу было запрапанавана супрацоўніцтва — даць што-небудзь у разьдзел „Трасянка”. І ён, як сказаў, „з добрым намерам крху ажывіць сухі і нудны матарыял, перапоўнены лікамі ды тэхнічнымі зваротамі, сям-там уплёў у яго некалькі красачак дыскрэтнага, нявіннага чуцьня вэрсальскага гумару”. Але рэдакцыя палічыла Сычовы „красачкі” неадпаведнымі. І калі выйшаў нумар, наш новы супрацоўнік пабачыў яго ў прыстайнай „вопратцы”: „абёмсты, папера добрая, карэкта старанная”. Але гэтага для яго было замала: у часапісе маладых ён хацеў пабачыць „стыхію, зрыў, рух, дынаміку”. А заміж гэтага угледзеў „пуритансскую пэдантычную”, як у якім-небудзь „органе вэтэранаў ці якогась рэлігійнага брацтва”. Сыледам за Станкевічам Сыч заклікаў „тых, каму на сэрцы ляжыць дабро роднай культуры”, дапамагчы „жменьцы маладых ідэалістых” зъмяніць харектар часапісу, каб ён быў як „горская рэчка, накіпелая бунтам, быстрая, крутая...”

На зъмены было ўжо позна. Выйшаў яшчэ адзін нумар, 26-ты, і рэчка зъмяніла сваё рэчышча — перанеслася ў даліну ды паплыла ў іншым кірунку.

Цікава, што ніводзін з Дванаццаткі, хто пісаў у часапіс „Наперад！”, не заняўся літаратурнай творчасцю пасьля таго, як часапіс перастаў выходитці. Гэта значыць, што ўсе мы былі літаратарамі больш з абаязку, чымся з пакліканьня. Абаязкі ж пасьля сканчэння ўніверсытэцкае асьветы былі зусім іншыя. Для адных гэта быў журналізм, для другіх — дасьледніцкая праца або камбінацыя аднаго з другім.

## Зъмест 26 нумароў часапісу „Наперад!”

№1 (2 бачыны) – 10 студзеня 1948

Наперад! (перадавіца). **С. Ясень** – Развітаньне (верш). **Архіп Папліска** – Развітаньне (фэльветон). Пажаданьні на разьвітаньне.

№2 (2 бач.) – 15 студзеня 1948

На колах (перадавіца). **Архіп Папліска** – Расьцем! **Архіп Папліска** – „Век вучыся...” (фэльветон).

№3 (8 бач.) – 20 студзеня 1948

Нашы імкненіні (перадавіца). **С. Ясень** – Як соладка жыцы!.. (верш). **Л. Ш.** – Думкі ў дарозе. **Алесь Бярозка** – Мой шлях (верш). **М. Багун** – Бывай, Нямеччына! **Дванаццаты** – Сустрэча (верш). **С. Ясень** – Іх трох было... (верш). **А. Бярозка** – Ізноў расстаньне (верш). Гумар. **Стась** – Сон Мікіты (фэльветон). З шырокага съвету (палітычны гумар). **Архіп Папліска** – „Каханая!...” (фэльветон).

№4 (10 бач.) – 1 лютага 1948

У грамадзе сіла (перадавіца). **Сяргей Ясень** – Ноччу праз Галяндыю (верш). **Алесь** – Ля каміна (нарыс). **Сяргей Ясень** – Раманс (верш). **М. Багун** – Лысая гара (легенда). **Паўло Дванаццаты** – Дарогі (верш). **Цімох В.** – У дарозе (верш). **Архіп Папліска** – „Трымайся грамады!...” (фэльветон). З шырокага съвету (палітычны гумар).

№5 (14 бач.) – 15 лютага 1948

**Сяргей Ясень** – Наперад! (верш). **Алесь Галубіцкі** – Ён ня зрадзіў (апавяданьне). **Сяргей Ясень** – Трыялет. **Янка Нач** – Нечаканая сустрэча (апавяданьне). **Паўло Дванаццаты** – Успаміны (верш). **Архіп Папліска** – Наша рэдакцыя (фэльветон). Падзяка.

№6 (14 бач.) – 1 сакавіка 1948

**У. С.** – Усьведамляйце! (перадавіца). **Сяргей Ясень** – Ночкай цёмнаю (верш). **М. Багун** – Заклятае золата (легенда). **Сяргей Ясень** – Трыялет. **Алесь Галубіцкі** – Галубіцкая пушча (нарыс). **Архіп Папліска** – Дзесяты запавет (фэльветон). Скаўцкі куток (хроніка). Адкажэце (загадкі). З шырокага съвету.

№7 (38 бач.) – 25 сакавіка 1948

**У. С.** – За незалежнасьць (перадавіца). **Сяргей Ясень** – Трыялет. **А. Бута** – Зварот штандаровага штандару „Баварыя”. **А. Будзіч** – Зорка Шчасьця (верш). **Лявон Паліч** – Вялікі змагар. **А. Будзіч** – Кастусь! (верш). **Паўлюк Вазёрны** – Той самы Кастусь... (апавяданьне). **М. Багун** – Курган (легенда). **Уладзімер Немановіч** – Андрэй (апавяданьне). **А. Будзіч** – Над магілай герояў (верш). **Сяргей Ясень** – Санэт.

**№8** (41 бач.) – красавік 1948

**У. С** – Пад скаўцкі съяг! (перадавіца). **Сяргей Ясень** – Сарві ружу. Санэт (вершы). Родны Край (этуд). **Ягор Ліцьвін** – Усяслаў (нарыс). **А. Будзіч** – Стаптаны Полацак (верш). **М. Багун** – Вялікдзень (нарыс). **Сяргей Ясень** – \*\*\*Памятаеш спатканьне апошняе (верш). **Паўлюк Вазёрны** – Ён дайшоў (апавяданьне). **Цімох В.** – Вуглякопы (верш). **А. Будзіч** – Дзяйубі! (верш). Вітаем сяброў абсалвэнтаў! **А. Бута** – Зварот штандаровага штандару „Баварыя” да беларускага моладзі ў Ангельшчыне. Скаўтынг для хлапцуў (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне (хроніка). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (фэльетон). З шырокага съвету. Адкажэце (галаваломкі). Пошукі (сваякоў, знаёмых).

**№9** (33 бач.) – травень 1948

**С. У.** – Да працы! (перадавіца). **Уладзімер Дубоўка** – Навет мора зъмяніла свой колер (верш). **Сяргей Ясень** – Санэт. **Я. Л.** – Максім Багдановіч. **М. Багдановіч** – Эмігранцкая песьня. \*\*\*Ціха па мяккай траве, \*\*\*Нашых дзедаў душылі абшары лясоў (вершы). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпрауды (аповесцьць). **С. Б.** – Лодкаю праз мора (пераклад артыкулу). **Бодэн-Паўэль** – Як працуюць скаўты (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне (хроніка). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. З шырокага съвету. Адкажэце. Пошукі.

**№10** (40 бач.) – чырвень 1948

**Ягор Ліцьвін** – Нацыянальны Прарок і Правадыр (Я. Купала). **Я. Купала** – За свабоду сваю. Брату на чужыне (вершы). **М. Багун** – Купальле (нарыс). **Сяргей Ясень** – І трэба ж было здарыцца тады.... \*\*\*У шуме калосья (вершы). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпрауды (працяг аповесці). **А. Будзіч** – Чаго зажурыйця? (верш). **М. Багун** – Князёуна (легенда). **Бодэн-Паўэль** – Як працуюць скаўты (працяг артыкулу). Нашы скаўты ў Нямеччыне. Абвестка. Вітаем! **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. **ДіП** – Што гэта за жыцьцё? (фэльетон). Адкажэце. З шырокага съвету. Пошукі.

**№11** (40 бач.) – ліпень 1948

**Л. Іскра** – На чым аперціся? (перадавіца). **А. Будзіч** – Наша хата – ў сямым цэнтры вёскі (верш). **V. Saroka** – Janyčary (артыкул). **Натальля Арсеньнева** – Наперад! Жыцьцё (вершы). **Паўлюк Вазёрны** – На начлезе (апавяданьне). **С. Ясень** – Чыгунная песьня (верш). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпрауды (працяг). **М. Багун** – Касавіца (апавяданьне). **Бодэн-Паўэль** – Хлапцы як выведнікі з Мэфкінгу (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. З шырокага съвету. Адкажэце. Пошукі.

**№12** (40 бач.) – жнівень 1948

**М. Шкляёнак** – Культурнае рабства (артыкул). **Натальля Арсеньнева** – Слава (верш). **Масей Сяднёў** – Годзе. Ад съюж, ад зор, ад ночы (вершы). **М. Багун** – У жніво (апавяданьне). **С. Ясень** – Восем радкоў (верш).

**С. Ясень** – З кнігі жыцьця (верш-этуд). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпраўды (працяг). **С. Ясень** – Цябе (верш). **Уладзімер Немановіч** – Сын (апавяданьне). **Бодэн-Паўэль** – Вадзяныя скаўты (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. З шырокага съвету. Адкажэце.

№13 (40 бач.) – верасень 1948

**У. С.** – Пасыўнасць – наш вораг! (перадавіца). **А. Будзіч** – Гімн змаганью (верш). **Я. Юхнавец** – Апошні. \*\*\*За „дапросам” дарэмна быў „дапрос..” \*\*\*...Ноч зытлела на вуглёх нябёсаў (вершы). **А. Г.** – Пачаткі беларускае легальнае прэсы (артыкул). **У. Сноп** – \*\*\*Я кахаць цябе ніколі не пакіну (верш). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпраўды (працяг). **С. Ясень** – ....Ты ‘Nocturno’ замяніў на ‘Golden Earrings’....” (верш). **Уладзімер Немановіч** – Сын (заканчэнне апавяданьня). **Бодэн-Паўэль** – Вадзяныя скаўты (працяг). Нашы скаўты ў Нямеччыне. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. Адкажэце. З шырокага съвету.

№14 (40 бач.) – кастрычнік 1948

**А. Г.** – Нацыяналізм (артыкул). **У. Сноп** – Мама (верш). **V. Saroka** – Япунчary (заканчэнне артыкулу). **Сяргей Ясень** – Недажаты загон (паэма). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпраўды (працяг). **Бодэн-Паўэль** – Грамадзкія абавязкі скаўта (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. З шырокага съвету. Адкажэце. Ліст у Рэдакцыю.

№15 (52 бач.) – лістапад—сінегань 1948

**У. С.** – Пайшлі паміраць, каб жыла Бацькаўшчына (артыкул). **С. Ясень** – \*\*\*У мокры лістапад (верш). **М. Паддубіч** – Самы пэўны шлях (артыкул). **Сяргей Ясень** – Недажаты загон (заканчэнне паэмы). **Паўлюк Вазёрны** – Нявольнік няпраўды (заканчэнне аповесьці). **М. Багун** – Дзяды (нарыс). **Старыковіч** – Туга па маладосьці (верш). **Бодэн-Паўэль** – Рыцарскія адносіны да бліжніх (артыкул). Нашы скаўты ў Нямеччыне. **М. Багун** – Хведараў клопат (апавяданьне). **Гаўрыла з Палацку** – Думкі парнаскага абібока (гумар). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі. З шырокага съвету. Адкажэце.

№16 (40 бач.) – студзень 1949

**Сяргей Ясень** – Насустрач Новаму (верш). **У. С.** – Новы год працы (артыкул). **Натальля Арсеньнева** – Кузьня духу (успаміны). **Алесь Салавей** – Маладосьць. \*\*\*Аб табе успамін – найвышэйшая ўцеха (вершы). **Паўлюк Вазёрны** – Каляды (апавяданьне). Трасянка (дзівосы). Беларускі студзень у народных прыказках. **Архіп Папліска** – Гісторыя аднае гусі (фэльетон). З шырокага съвету. **Т. Смалянчук** – \*\*\* „Таска” зарубежніка (сатырычны верш). **М. Беластоцкі** – Чаго зеляпаешся (сатырычны верш). Аңэктоты. Умовы падпіскі на „Наперад!”

№17 (44 бач.) – люты 1949

**У. С.** – Канцэпцыі фэдэрацыяў і мы (перадавіца). **С. Ясень** – Лютаўская (верш). **Алесь Салавей** – \*\*\*Хочацца плакаць – стрымваю сълёзы. \*\*\*Ой-

жа хітруніца якая (вершы). **Я. Юхнавец** — \*\*\*Вецер космы дрэваў прыгладзіў (верш). **Я. Яшчар** – Абараванае жыцьцё (з прычыны съмерці Аўгена фон Энгельгардта). **Maksim Bahdanovič** – Mein letzter Wunsch. Das Weizenkorn (вершы); Ein Apokryph (uebertragen von **Eugen Freiherrn von Engelhardt**). **Паўлюк Вазёрны** – У сънежных пярынах (апавяданье). **С. Ясень** – Як съняжынка (верш). Трасянка. Дзе каўчэг Ноя? (артыкул) – пераклаў **Я. Ж.. О. Мардэн** – Воля й посьпех (пераклад книгі). Скаўцкая хроніка. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). З шырокага съвету. **М. Беластоцкі** – Крэсавячэк (сатырычны верш). **Т. Смалянчук** – Зарубежніцкае страданіе (сатырычны верш).

**№18 (40 бач.) – сакавік 1949**

**У. С.** – Сакавік (передавіца). **Алесь Салавей** – Сын (паэма). **Паўлюк Вазёрны** – Няміга (апавяданье). **Ніна Раса** – Вясна красна (нарыс). **С. Ясень** – \*\*\*Мо не адзін у твані дзён (верш). **М. Багун** – Татарская гара (легенда). **Уладзімер Немановіч** – Іспыт (апавяданье). **С. Ясень** – Пэрлы (верш).

**№19 (40 бач.) – красавік—травень 1949**

На выпадак вайны (передавіца). **Паўлюк Вазёрны** – Жабрачка (апавяданье). **Я. Юхнавец** – У дом бацькоў ізноў я завітаў (верш). **М. Куліковіч** – Гутаркі аб мастацтве. **Аўген Кавалеўскі** – Першы подых (навэля). **С. Ясень** – \*\*\*Цябе кахаю над усё на съвеце (верш). Трасянка. Паводле „*The Man*” – Неба ліло агонь (артыкул). **О. Мардэн** – Воля й посьпех (працяг). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). **Язэп Глыбачанін** – Ідэальнае каханье („быццам фэльетон”). З шырокага съвету. Мэмарыял аўстралійскіх беларусаў у Дэпартамэнт Эміграцыі Аўстраліі.

**№20 (40 бач.) – чырвень—ліпень 1949**

**А. К-к.** – Заміж передавіцы (водгук на артыкул „Канцэпцыі фэдэрацыяў і мы”). **Сяргей Ясень** – На ростань (верш). **В. Пануцэвіч** – Яцьвягі (артыкул). **Алесь Галубіцкі** – Памылка лёсу (апавяданье). **М. Куліковіч** – Гутаркі аб мастацтве. **С. Ясень** – Музыка (верш). **Я. Юхнавец** – \*\*\*Краскі пад узмахам ветру (верш). Трасянка. Паводле *Schweizer Illustrierte Zeitung* – Дарожны камень 23,9 (артыкул). **О. Мардэн** – Воля й посьпех (працяг, пераклад **Я. Ж.**). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). Крыжаслоў. Адкажэце.

**№21 (40 бач.) – жнівень 1949**

**А. Г.** – I больш нічога... (передавіца). **С. Ясень** – На грывах дзён (верш). **Аўген Кавалеўскі** – Калека (навэля). **Я. Юхнавец** – \*\*\*Як кіпцюрамі кот (верш). **В. Пануцэвіч** – Яцьвягі (працяг). **Алесь Салавей** – \*\*\*Дабрыдзень, мая зараніца (верш). **М. Куліковіч** – Гутаркі аб мастацтве. Трасянка. Паводле „*The Wide World*” – Тайніцы Афрыкі (артыкул, апрацаўваў **Я. Ж.**). **О. Мардэн** – Воля й посьпех (працяг). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). **Антыкус** – Далейшая эміграцыя (нататкі скептыка). **М. Багун** – Суд (апавяданье). Аадкажэце.

№22 (40 бач.) – верасень—кастрычнік 1949

У. С. – Лятуценыні й рэчаіснасьць (перадавіца). С. Ясень – Мроі (верш). Мікола Вольны – І нас разбудзілі... (урывак з раману „Наша рэспубліка“). Я. Юхнавец — \*\*\*Зямля мая! Ці можа не? (верш) М. Куліковіч – Гутаркі аб мастацтве. М. Багун – Верасень (нарыс). Р. М. Рылыке – Восень (верш, пераклаў Алеся Салавей). Трасянка. Паводле „Leader Magazine“ – Дзіўны сьвет лятучае мышы (артыкул, апрацаваў Я. Ж.). О. Мардэн – Воля й посьпех (працяг). Абвестка пра студэнцкія стылэнды ў Бэльгіі. Архіп Папліска – Дзёньнік 12-кі (працяг). М. Багун – На абтоках (апавяданьне). С. Ясень – Зь дзёньніка (верш). З шырокага съету. Адкажэце.

№23 (34 бач.) – лістапад—сінэжань 1949 (апошні рататарны „ангельскі“ нумар)

У. С. – На вышэйшую ступень (артыкул). Да нашых чытачоў (пра пераезд рэдакцыі „Напераду“ на навуку ў Бэльгію). Ул. Немановіч – Шчодры вечар (апавяданьне). С. Ясень – Яшчэ адно (верш). Біблія па-беларуску (хроніка). АБЛЧ /Аб'еднаныне Беларускіх Лекароў на Чужыне/ (хроніка). Трасянка. О. Мардэн – Воля й посьпех (працяг; апрацаваў Я. Ж.). Архіп Папліска – Дзёньнік 12-кі (працяг). Адкажэце. Язэп ды Толькі – Сабатаж (фэльетон). З шырокага съету.

№24 (80 бач.) – студзень 1953 (першы друкаваны „бэльгіскі“ нумар)

Рэдакцыя – Да нашых чытачоў. А. Будзіч – Ідэя (верш). А. Галубіцкі – Сучаснасьць і мы (артыкул). П. Сыч – 1944—1945 (верш). М. Багун – На Куцьцу (нарыс). А. Будзіч – На Куцьцу (верш). Ул. Немановіч – Палон (апавяданьне). А. Будзіч – Праездам праз Two Gates. Думкі на рэйках. Дабрывечар... (вершы). М. Багун – Шчасьце (легенда). Думкі (афарызы). А. Будзіч – Любэн (этуды). Рагулявец – Наваградзкі эскадрон (дакумэнтальны нарыс). Міхась Саўко-Міхальскі. – Аб літаратуры (артыкул). Райнэр Марыя Рылыке – Сказ пра каханьне й съмерць съязганосца Хрыстофа Рылыке (пераклад А. Будзіча). О. Мардэн – Воля й посьпех (працяг). Трасянка. Карэя, ~~краіна~~ „Ціхае Раніцы“ (артыкул). Архіп Папліска – Дзёньнік 12-кі (працяг). Вынік „патрыятызму“ (фэльетон). Адкажэце. Спорт – апрацаваў Л. Паліч. С. Ясень / А. Карповіч – І трэба ж было здарыцца тады... (песьня). Абвесткі.

№25 (80 бач.) – жнівень 1953

А. Будзіч – Будучыня й мы (артыкул). Лясная Кветка – Яшчэ ня час. Удар. Чужая хвоі (вершы з Бацькаўшчыны). П. Вазёрны – Сады цвітуць (апавяданьне). С. Ясень – Вечаровая. Сустрэча (вершы). М. Багун – У жнівені (нарыс). П. Сыч – \*\*\*Лета ўжо золак. Настальгія (вершы). Я. Юхнавец – Ня сынілася... Яму жадалася (вершы). Ул. Немановіч. На службе мастацтва й ідэі (артыкул пра кампазытара М. Равенскага). С. Ясень – Заміж вянка (верш). Рагулявец – Наваградзкі эскадрон (працяг). У. Крэстоўскі – Васіль Сывітка (урывак раману, пераклад Антона Адамовіча –

без зазначэнья прозвішча перакладніка). **Вільям Шэкспір** – Рамэо і Джульєта: Пралёг. Сцэна ля балькону (пераклад **Натальлі Арсеньневай**). **О. Мардэн** – Воля й посьпех (працяг). Думкі (афарызмы). Трасянка. Непераможная ідэя (артыкул пра Ірляндью, апрацаўваў **А. Г.**). **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). Паўлючок-Баўтручок (гумар вершам, з народнага). Аб спроце – апрацаўваў **Л. Паліч**. Каліна маліна. Ой, адлятае ясны сокал (песьні, апрацоўка **М. Равенскага**. А як думаецце вы? (лісты ў рэдакцыю). **Рэдакцыя** – Да ўвагі нашых чытачоў (пра характар „Напераду”). Абвесткі.

**№26** (72 бач.) – сінегань 1953

**Сяргей Ясень** – Тут і недзе (верш). **А. Галубіцкі** – Будзьма рэалістамі (артыкул). **А. Будзіч** – Адказ (верш). **Лясная Кветка** – Кір. У васеньні дзень. Вецер гойдае (вершы з Бацькаўшчыны). **А. Галубіцкі** – Чалавек унаучы (апавяданьне). **Я. Юхнавец** – Сула (паэма). **М. Багун** – Ваўкалакі (легенда). **Сяргей Ясень** – \*\*\*Падае лісьце. \*\*\*"Etoile des neiges" (вершы). **П. Сыч** – Васенінія лірыкі (верш). **А. Будзіч** – Некаторым (верш). **Сяргей Ясень** – Нараджэнніе ідэі (нарыс). **Рагулявец** – Наваградзкі эскадрон (працяг нарысу). **Эдгар Алян По** – Авалъны партрэт (апавяданьне, пераклад **Антона Адамовіча** – без зазначэнья прозвішча перакладніка). Думкі (афарызмы). **Б. Рагуля** – Патрыятызм ці касмапалітызм (артыкул). **О. Мардэн** – Воля й посьпех (працяг). Трасянка. **Архіп Папліска** – Дзёньнік 12-кі (працяг). А як думаецце вы? (лісты ў рэдакцыю). Абвесткі.